

Ба 239 438

Ф. Аляхновіч

ШЧАСТЬЯ ВМУЖ

26
30

III

бела

Ба 239438

ФРАНЦІШК АЛЯХНОВІЧ.

3067

ШЧАСЛЬВЫ МУЖ

КАМЭДЫЯ ў 4 АКТАХ.



Уласнасьць і выдавецтва
беларускага Музыкальн-Драматычнага Гуртка
ў Вільні.

Віленскага Выдавецтва Б. Клецкіна, Вільні
1922.

✓ Б

20
31067

1964 г.

Л

Д

✓Ба 239438

ФРАНЦІШК АЛЯХНОВІЧ.

20

31067

1964 Г.

ШЧАСЛЬВЫ МУЖ

камэдый ў 4 актах.

Бел. 2005



1922.

Друкарня „Віленскага Выдавецтва“ Б. Клецкіна,
Вільня, М.-Сыцяпанаўская, 23.

56 S.L.M.

NEGOЧАД

11. 38

0. 0. 3. 2010

А С О Б Ы:

Гаўдэнт Залепка.
Магдалена, яго жонка.
Фэлька, яе прыяцелька.
Ільдэфонс Мацальскі.
Панна Уршуля.
Калістрат Мяшочак.
Мяшочыха, яго жонка.
Леокадыя, іх дачка.
Пышка.
Шышка.
Лапурка.
Галька, яго жонка.
Мар'янна.

Реч дзя-
жак, пе-
стол, к
дзъвери
стаўлеи

Г:
сядзіцы
століку
М:
талерк
раз зна-
рацца
мылам
Г:
я хутк
у мяне

М:
гэтуль
а то т

Г:
М:
для ба-
госьцы

А К Т I.

Рэч дзеецца ў квартэры Залепкаў. На сцэне ло-
жак, перад ім параванчык, далей камода, канапа,
стол, крэслы і г. п. Праз адчыненуя пасярэдзіне
дзьверы відаць стол пакрыты настольнікам і за-
стаўлены бутылькамі, талеркамі і г. п. Другія
дзьверы ўправа ў кухню.

З ья в а 1.

Гаўдэнт і Магдалена.

Гаўдэнт (чэлавек немалады, лысы, вусасты,
сядзіць ля століка. Твар яго намазаны мылам. На
століку люстэрка, — Гаўдэнт голіца).

Магдалена (у другім пакоі парадкуе на стале
талеркі. Пасьля ўваходзіць на сцэну). Вось!—як-
раз знайшоў час галіца! Зараз ужо пачнуць зьбі-
рацца госьці, а ён сядзіць, як налпа, вымазаны
мылам! Фу!

Гаўдэнт. Не было калі, коцік-Магдзя!.. Але
я хутка,—толькі ты не крычы, калі ласка, бо рука
ў мяне дрыжыць, парэжуся.

Магдалена. Скажы мне, напто ты накупіў
гэтулькі гарэліцы?!. Каб хаяць адну бутэльку віна,
а то толькі гарэлка!

Гаўдэнт. Для баб ёсьць салодкая.

Магдалена (дразніча яго). Але! „Для баб!
для баб!..“ А вось можа прыйдзе нейкі... лепши
госьць, тады што яму дасі?

Гаўдэнт. Для мужчын ёсьць спіртус і га
рэлка.

Магдалена. Ты зноў сваё: гарэлка!.. Дурны
Але я кажу, калі прыйдзе раптам якая рыстакраю! (я
тычная асoba, што тады?

Гаўдэнт. Ня прыйдзе, коцік! Я гэтакіх
прасціў.

Магдалена. Дурны, як бот. А вось можа
прыйдзе!

Гаўдэнт (да сябе). А чорт! брытва тупая
(да жонкі). Не, Магдзя-коцік, ня прыйдзе.

Магдалена. А вось ты ня ведаеш! А я кажу
што можа прыйсьці. Справа ў тым, што да Фэлі
кі падлабуніваецца адзін граф і яна мне казала
што ён хоча разам з ёй сюды прыйсьці.

Гаўдэнт (вельмі зьдзіўлены). Граф!!

Магдалена. Ага! Вось разъязляй цяпер рот
Ты думаў, што на мае імяніны павінны зьбірацца
голькі розныя шаўцы ды краўцы ды твае сябре?
пьяніцы. А вось можа прыйсьці й чэлавек з ве
шэйшага съвету.

Гаўдэнт. Але лепш было-б, коцік, каб бы
свая кумпанія... Выпілі-б, паскакалі... А то гэтай
граф дык ён як пачне зараз праз нос барматашаб
он-он! сон-сон! — а чэлавек нічагусенъкі не рабе
зумее.

Магдалена. Дурны не разумее. А я восто
разумею... Ну, ведама, ня ўсё, але шмат разумею
(ходзіць падскакваючы па сцэне і пляе пад нос).
Жэ ву зэм, жэ ву задор, ком ле ш'ен, кі э мор

Гаўдэнт (зьдзіўлены). А гэта-ж як? што-ж значыць?

Дурны Магдалена. А вось: ты ня ведаеш, а я ве-
ыстакраю! (як выш.). Жэ ву зэм, жэ ву задор...

акіх задор? Гаўдэнт. Жывы сэм, жывы задор... Які гэта

можа ольш чымсь жыцьцё сваё... Ну, але ты хутчэй
зі купі віна, бо скора ўжо мабыць госьці пачнуць
тупая бірацца.

я каж, ончу... Я ўжо зараз. Гаўдэнт (голіцца). Зараз, я толькі, коцік,

да Фэлікс. Магдалена. Ня трэба канчаць, і таک добра
казал. Зараз ідзі, а то крамы зачыняць!

Гаўдэнт. Але як-жаж так, Магдзя! Поў бады аголена...

Магдалена. Пасъпееш пасъля агаліцца, як
ер ротрыдуць госьці: сядзеш сабе ў кухні і ніхто табе
бірацца будзе перэшкаджаць... (крычыць). Ну, чуеш, ці
е сябрэ? Зараз ідзі, а то крамы зачыняць!

Гаўдэнт (ад яе крыку ўздрыгнуў). Ай!.. у!
орт, парэзаўся!.. А я-ж прасіў цябе, коцік, не

аб былычаць, бо рука дрыжыць (абцірае твар ручніком).

о гэтай Магдалена. А я табе даўно ўжо казала: ідзіл
роматацца паслухаўся, дык-бы й не парэзаўся... Чакай, я
не рабе дам плястар. (Ідзе да камоды, выймае чорны

я ястар, адrezвае кусок і дае мужу).

я вос Гаўдэнт (перад люстэркам заклейвае сабе па-
зумею заную частку твару).

ад нос Магдалена. Ну, хутчэй-жа! хутчэй!
э мор Чуваць званок за сцэнай.

Магдалена (ўсхапіўшыся). Ах! нехта ўжо пры^{свайго}
шоў! (выбягае праз сярэдня дзъверы).^{лася...“}

Гаўдэнт (апранаецца і бармоча пад нос). Ж^М
ві сам, жыві задор... Карнішон, кілёмэтр!.. (глядзі^{гожы д}
у люстэрка).

Зъява 2.

Гаўдэнт, Магдалена, Фэлька.

Магдалена (уваходзячы з Фэлькай). Прыгожы^{да съя}
прыгожы, няма што глядзецы!.. Ну, бойся-ж Бож^Ф
Калі-ж ты нарэшце пойдзеш?..

Фэлька (падае руку Гаўдэнтаму). Добры веч^{куды-ж}
пан Гаўдэнт!

Гаўдэнт (да Фэлькі). Добры вечар... (да жонк^{тусу і}
Іду ўжо, пабег ужо, толькі ты, коцік, не крычи^{граф,}
(пайшоў праз кухню).^{еъздзіў}

Магдалена (яму ў сълед). Толькі памятай: до^{адным}
рага, загранічнага, францускага!..^{дык а}

Зъява 3.

Магдалена, Фэлька.

Магдалена (да Фэлькі). Ну, ну? чаму не пры^{мы не}
шоў?

Фэлька. Я бачылася з ім сягоньня... Каз^{рыща}
што напэўна прыйдзе, але крыху пазней, бо^{радак}
якуюсь важную справу... Але, ведаеш? тады, я^{сачку}
была з ім у кінэматографе і мы спаткаліся з таб^{нія д}
я пасьля тады сказала яму ўсё. А ён кажа: «У^{сама}
не заўсёды так; адзін раз у Парыжы—кажа—^{ад}
графіня так была ўва мне закахаўшыся, што

ко прысвайго балькону скокнула проста ў мора і ўтапілася...“ Га, які фанфароністы!

Магдалена. Ну, не дзівота! Такі малады, прыгледзіўожы дый яшчэ—граф!.. Але, Фэлечка, памятай! Я свайму сказала, што ён маецца прыйсьці разам з табой, бо ён да цябе падлабуніваецца... Дык-жа памятай, не прагаварыся, бо мой стары йзноу зробіць авантuru, пачне біцца лобам аб падлогу і маліца да съяцога Язэпа...

Фэлька. Ну, мяне ўжо вучыць ня трэба!.. А куды-ж ты яго паслала?

Магдалена. Падумай толькі: ён накупіў спіртусу і гарэлкі! Да чаго-ж гэта падобна? Прыдзе граф, а ў нас няма ані воднай бутэлькі віна! Ен ездзіў усюды па заграніцах і мусіць гарэлкі ня пье.

Фэлька. Пье, ня бойся! Я яго бачыла, як ён на адным баль-маскарадзе лактаў пры буфэце гарэлку, дык аж нос пачырванеў.

Магдалена. Але ўсёж-такі хай ня думае, што мы нейкія хамы, якія нічога лепшага ня бачылі.

За сцэнай чутно званок.

Магдалена. О, нехта прыйшоў! можа ён! (пудрыца). Фэлечка! ты, калі ласка, зрабі з гэтым парадак.. (паказвае на пакінутыя прылады мужа: місачку з мылам, брытву і г. п. ды бяжыць у сярэднія дзвіверы).

Фэлька (кладзе ўсё на камодзе і паслья так-сама пудрыца).

З ь я в а 4.

Фэлька, Магдалена, Пышка, Шышка.

Магдалена (уваходзіць; ціха да Фэлькі). Гэт^{исе} прыйплі Пышка і Шышка... А яго ўсё няма!

Фэлька. Мне казаў, што прыйдзе напэўна.

Пышка і Шышка (у другім пакоі выціраючи ногі, смаркаюцца, папраўляюць маншэты. Пышка з кветкамі, Шышка з цукеркамі).

Магдалена (да Пышкі і Шышкі). Прашу каласка сюды, бліжэй...

Пышка (уваходзіць). Перш-на-перш пазвольце павіншаваць вас, пані Магдалена, з імянінамі і.. ўсяго найлепшага! (залуе Магдалену ў руку).

Шышка (увайшоўши). Віншую вас, пані Магдалена з імянінамі... і ўсяго найлепшага! (залуе Магдалену ў руку).

Магдалена. Дзякую, дзякую... Сядайце, каласка.

Усе селі. Паўза. Раптам абодва—Пышка Шышка разам пачынаюць казаць, але глянуўшы адзін на аднаго спыняюцца і саромюцца.

Пышка і Шышка. Пагода сягоньня харошая...

Магдалена. Што вы казалі?

Пышка. Гм... таго... як яго?..

Шышка. Мы кажам, што пагода сягоньня харошая.

Магдалена. Ну... так сабе...

Паўза.

Пышка. Але бывае пагода лепшая.

Магдалена. У нас рэдка бывае добрая пагода...

вось заграніцай дык зусім што інакшае: там заў-
ёды добрая пагода, цэлы год цывітуць ананасы,
Гэтсе гавораць толькі пафранцузку: жэ ву зэм, жэ ву
адор... а ў нас што?!

Фэлька. А ты скуль ведаеш?

Магдалена. Калі кажу, значыць ведаю.

Шышка. А ў мяне быў знаёмы, каторага брат
еъзьдзіў заграніцу, дык ён казаў...

За сцэнай званок.

Магдалена (ціха да Фэлькі). Гэта мусіць ён!

Фэлька. Хіба што ён.

Магдалена (я. в.). Хадзі, разам яго спаткаем,
мне аднэй неяк нялоўка... (да Пышкі і Шышкі).
(цалуючы) Выбачайце, пасядзеце адны... (выходзіць з
фелькай).

Зъява 5.

Пышка, Шышка.

Шышка. Ты зусім ня ўмееш гаварыць з дамамі.

Пышка. Бо з ёю трудна,—бачыў, якая вучо-
Але з іншымі дык я нічога... магу...

Шышка. Але! з ёю трудна. Ты з ёю аб па-
одзе, а яна табе зáраз аб заграніцы—і пафран-
цузку!

Пышка. Француская мова страшэнна смяшная.
раз чуў як французы гутарылі: было вельмі съмя-
отна.

Зъява 6.

Пышка, Шышка, Магдалена, Мяшочак, Мяшочыха, Леокадыя.

Магдалена (да Мяшочки). Просім, калі ласкавей... Вы незнаёмы? Будзьце знаёмы: пан Пышка а гэта пан Шышка, пан Мяшочак з жонкай, пан Леакадка...

Госьці вітаюцца.

Мяшочак (п'яны). Пышка-шышка... Тындырынды!.. (да Пышкі). Вось, браце, калі ты гэткі шышка, дык ты скажы мне, чаму Кайн Абэля...

Мяшочыха (да мужа). Калістрат! Кінь ужгодзі!

Мяшочак (да жонкі). Ідзі спаць і не першкаджай нам... (да Пышкі). Вось калі ты гэткі пышка, дык ты скажы мне, чаму на месяцы Кайн Абэля віламі колець?.. Вось гэта табе ня шышка пышка! Вось і разгадай, калі вучоны!

Пышка (саромліва). Я..., выбачайце, панок... таго мусіць... ня ведаю...

Мяшочыха. Калістрат! Ды кінь ты ўжо дурь галаву моладзі сваей астрономіяй! Ім ня тое ўлаве.

Мяшочак (да жонкі). Ідзі спаць, кажу... (Пышкі). А я вось іду па вуліцы і бачу: месяцы! што месяц? Гэта не ліхтарня, гэта не шышка-пышнейкая, як ты казаў, а гэта—месяц!.. А на гэтые месяцы што? Вось я пытаюся, чаму Кайн?..

Мяшочыха (да жанчын). Выбачайце, мой місягоньня пры абедзе трохі выпіў, а ён як выпіўш

дык мае страшэнную ахвоту да вучонай гутаркі... (да мужа)! Калістрат! годзі ужо аб астрономіі, прашу цябель! Моладзь хоча пагаварыць аб нечым весялэйшым... (бярэ яго за руку і адводзіць у бок). Ці-ж ты ня бачыш, што ў яго вочы гарашь, каб пафліртаваць з Леакадкай, а ты перэшкаджаеш сваімі вучонасцямі.

Мяшочак. З якой кадкай?.. (успомніўши). А Леакадка!.. (да дачкі) Леакадка! хадзі сюды! Пагавары з гэтym... астрономам. (Сядзе на канапе).

Мяшочыха (варочаецца да жанчын). А мода цяпер пачалася—проста страх! Ужо пачалі насіць такія кароткія спадніцы, што ледзь не да кален... і то не палятухі якісь, а навет асобы сталыя, важныя. Я-бы ніколі не адважылася выйсьці на вуліцу ў кароткай спадніцы. Фу!

За сцэнай званок.

Магдалена (ціха да Фэлькі). Фэлька! ён! (да Мяшочыхі). Выбачайце, панічка, зараз... (выбягае з Фэлькай).

Зъява 7.

Мяшочак, Мяшочыха, Леакадка, Пышка, Шышка.

Мяшочыха (гледзячы ў сълед Магдалене). Мабыць спадзяваецца нейкага важнага госьця, што гэтак усхопілася. (Падыходзіць да дзьвярэй і глядзіць у другі пакой, пасъля варочаецца).

Мяшочак праз гэты час задрамаў.

Пышка і Шышка сядзяць каля Леокады, ня

ведаочы аб чым гутарыць; адзін папраўляе ма
шэты, другі—каўнер.

Леакадка сядзіць, скромна апусьціўши вочі.

Мяшочыха (да кавалераў). Ну чаму-ж вы и
чога не гаворыце? Сумна так сядзець. Кавалер
павінны забаўляць паненку.

Пышка і Шышка (разам). А пагода сягоньні
харошая!

Леакадка. А нічога сабе, толькі вечер...

Шышка. А мне здаецца, што ветру няма.

Леакадка. Не, вечер ёсьць.

Пышка. Ня так ужо каб надта, але трохі.

Шышка. Ну але, трошачкі дык ёсьць.

П а ў з а.

Мяшочыха. Ну, што-ж вы йзноў замоўклі?

Пышка. А вось учора быў дождж.

Леакадка. Няўжок? А я вось не памятаю.

Мяшочыха (да дачкі). Бо ты учора праз увесь
дзень грава на фартэп'яні і зусім ня выходзіла з
хаты, дык і ня зауважыла.

Леакадка. Ах, праўда, я праз увесь дзень
грава!

Мяшочыха (да Пышкі і Шышкі). Вы любіце
музыку?

Пышка і Шышка. Але, любім.

Мяшочыха. Мая Леакадка страшэнна любіць
музыку. Яе нельга адараўца ад фартэп'яну, цалю-
сенькі дзень грае; ужо навет суседзі пачынаюць
жаліцца. (Да дачкі, папраўляючы ей істужку на га-

лаве). Ах, ты мая артыстка! (адыходзіць ізноў ад дэльварэй і глядзіць углыб).

Леакадка (быццам засароміўшыся). Ах, што

мама...

Паўза. Пышка і Шышка час-ад-часу кашляюць валерый быццам хочучы нешта сказаць, але ня ведаючы з чаго пачаць. Леакадка клумсае сваю хустачку.

Шышка. І чаму гэта так дзіўна бывае, што ўлетку падае дождж, а ўзімку—сънег!

Леакадка. Як падае дождж, дык надта дрэнна.

Пышка. Асабліва, калі парасона няма.

Мяшочыха (падыходзіць да заснуўшага мужа тузае яго). Калістрат! У чужым доме!.. не выпадае!.. Калістрат!

Мяшочак. Дай паспаць... Адчапіся!.. Яшчэ рана.

З ь я в а 8.

Мяшочак, Мяшочыха, Леакадка, Пышка, Шышка, Магдалена, Фэлька, Мацальскі.

Магдалена (уваходзячы). Калі ласка, просім бліжэй, просім... Будзьце знаёмы: гэта пан граф Мацальскі, а гэта—пані Мяшочыха, пан Мяшочак, панна Леакадка, а гэта пан Пышка і пан Шышка...

Ува ўсіх, як пачулі слова „граф“, ад дзіву выцягнуліся фізяноміі. Кожны асьцярожна, з паshanай падае руку Мацальскаму.

Мацальскі. Вельмі прыемна... (горда гледзячы гары на ўсіх, падае руку).

Шышка (да Пышкі ціха). Чуў? Граф!

Пышка. Я жывога графа першы раз бачу.

Шышка. А ў майго брата быў знаёмы, дык
расказваў...

Мацальскі. Мэдам і мэсье! Прэста кажучы,
вельмі рад, што я апынуўся сягоныня ў гэтай
знаёмай, але такой вясёлай кумпаніі. Я сам чэлавек
весёлы і люблю павесяліцца, і прыйшоў-бы сюда
шмат раней, каб ня служба.

Магдалена (гледзячы на Мацальскага ачараванні
ная). Няўжож вы, пан граф, маецце службу?

Мацальскі. Ня тое, каб служба, а гэтакая
Проста кажучы, калі глядзець на справу з поглядом
дык і ня служба, а гэтакая гульня, можна сказаш
пур пассэ лятан...

Магдалена. Вы, пан граф, мусіць займаецца
палітыкай?

Мацальскі. Але, і палітыкай... Бо, ведаецце, та
кая нуда, такая страшэнная нуда, што трэба
чымсь займацца, каб было веселей.

Мяшочыха. А музыку вы любіце, пане граф?

Магдалена (да Фэлькі ціха). О, гэтая ідыётка
ўжо вылезла са сваей музыкой.

Мацальскі. О, вельмі!.. Асабліва вальсы!..
зайграе музыка: тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля,
проста кажучы, ногі самі скачуць... (балянсіруе
рад Магдаленай і пяе): Тру-ля-ля, тру-ля-ля...

Мяшочыха (ціха да Леокады). Ідзі бліжэй...
пагавары з ім аб музыцы. Ці-ж на тое я плацаска...
гроши вучыцельцы, каб ты стаяла як пень, не
чыняючы рот.

Мацальскі. А вось заграніцай дык я чую
такую музыку, як у нас бывае, а такі вялізны

дых естр, мусіць дзесяць або сто тысяч чэлавек... Дык
этакі аркестр так голасна грае, што ў другім го-
радзе, суседнім, так мусіць вярстоў за сто, людзі
кучы, над гэту музыку скачуць... (ізноў я. в.) Тру-ля-ля,
этай чэлаве ру-ля-ля...

ы сюд Мяшочак (падсоўваецца). А вы, граф, любіце
страномію?

Чараванкі Мацальскі. Што? Каго? А! праста кажучы,
вясёлых людзей!.. Ха-ха ха! Вясёлая кумпанія! Люблю
этакая вясёлых людзей!.. Тру-ля-ля!.. Тру-ля-ля...

Зъява 9.

Тыя-ж і Гаўдэнт.

Гаўдэнт (з правых дзьвярэй высоўвае галаву,
паказвае бутэльку з віном, псыкае і ківае пальцам
ацеце, та жонкі).

Эба и Магдалена (да гасьцей). Выбачайце, я зараз...
не грас выходзіць на кліч мужа).

Зъява 10.

Тыя-ж без Магдалены і Гаўдэнта.

Мацальскі. А! гаспадарскія клопаты!.. Госьці
арабілі гаспадыні клопату!.. Калі ласка... калі
іруе паска... (да Фэлькі). Я вельмі вам удзячны, што
бліжнай... А пані гаспадыня—гэта ягадка!.. Проста ка-
я плачучы, я шчасьліў... як кажуць пафранцузку: я вельмі
чую, не амантэнты! Гм... так... таго... (курыць папіроску; усе
изны а пачуваць і глядзяць на яго з пашанай).

Пышка. А... пагода сягоння харошая...

Мацальскі (недачуўшы). Але, асабліва гэтъ носік, гэтая кругленькая мордачка... Люблю гэтакіх баб!.. Тру-ля-ля, тру-ля-ля...

Мяшочыха (да Мяшочка). Ты чуеш, што ён кажа аб нашай Леакадцы? Спадабалася!

З ь я в а 11.

Тыя-ж, Магдалена, Гаўдэнт.

Магдалена (уваходзячы, да Мацальскага). Калі ласка, пан граф, будзьце знаёмы: мой муж...

Мацальскі (падае руку ўвайшоўшаму за Магдаленай Гаўдэнту). Шчасльваму мужу гэтакай прыгожай жонкі маё, можа сказаць, прывітанье... пра-ста кажучы: о рэвуар!

Гаўдэнт (вітаецца раней з Мацальскім, пасыль з усімі пачарзе; бутэлька яму перэшкаджае, ён яе хавае за пазуху; прывітаўшыся, пайшоў у другі пакой праз сярэднія дзвіверы і ставіць там на стале бутэльку).

Мацальскі. Мэдам і мэсье! Калі можна спытацца, ці скокі будуць?

Магдалена. Няўжож! Толькі ў нас музыка ня важная, можа вы, граф, не прывыклі танцеваць пад гэтакую... (чутно званок за сцэнай; кліча да мужа ў другі пакой). Гаўдэнт! адчыні! спаткай гасьцей!

Мацальскі. Нічога... я прывык пад уселяканую. Асабліва ў такой вясёлай кумпаніі... Вы пазволіш першага вальса з вамі... Тру-ля-ля!..

Магдалена. Калі ласка... з вялікай прыемнасцю.

Мацальскі (гледзячы на яе, як кот на сала).

гэтых гэтакіх
Ох, мая ягадка чырвоненъкая! пумпачка!.. (цалуе яе
у руку).

што ён вы!..
Магдалена (аглядаючыся навокал). Ах, што
паслья...

З ь я в а 12.

Тыя-ж, Лапурка, Галька, Уршуля (уваходзяць).

Лапурка (вясёлы хлапец з гармонікам; увай-
шоўши, цалуе Магдалену ў руку). Пані Магдалене
). Калі наша паважаныне! Віншую з імянінамі... каб заўсёды
было многа грошай, многа шчасльца і многа дзетак..
Магдалена. Фу!.. Ну, што вы!.. Дзякую!..

Галька (цалуецца з Магдаленай). Віншую цябе,
... про Магдзя, і зычу табе ўсяго таго, чаго сама хочаш...

Магдалена. Дзякую... дзякую...

Уршуля (так-сама цалуецца). Усяго найлепшага...

Магдалена. Дзякую... Будзьце знаёмы: граф
Мацальскі,—пан Лапурка з жонкай, панна Уршуля...

Мацальскі (падае руку). Граф Мацальскі... Я,
можна сказаць, авэк плязір...

Магдалена. Ну, і ня будзем марудзіць. Калі
пакса, прашу ўсіх сюды, у гэты пакой, закусіць кры-
... Прашул.. (паказвае рукой на сярэднія дзвіверы).

Усе, апроч Шышкі і Пышкі, ідуць у другі
пакой і сядаюць навокал стала. Мацальскі па-
сярэдзіне.

Пышка (устрымоўваючы Шышку). Слухай, ты
ведаеш, ці прыстале трэба з дамамі гутарыць,
можна маўчаць?

Шышка. Прыстале, здаецца, можна маўчаць...
ле вось у часе скокаў дык трэба гаварыць кам-

Дзяржавная

Бібліятэка БССР

Імя У. І. Ліндана

Пышка. Гм... трудна...

Шышка. Есьць такая кніжка, называецца „са-
мавар вівр“, ці што, дык у ёй напісана ўсё, як
калі трэба. Мы яе купім у складчыну. Добра?

Пышка. Але. Купім...

Магдалена (зваращаючыся да Пышкі і Шышкі)
Калі ласка, просім да стала!.. Чаму-ж вы засталіся?

Пышка і Шышка. Мы ўжо... выбачайце...

Магдалена (паказваючы ім іхнія месцы). Вось
вы тут, пане Пышка, а вы, пане Шышка, тут...

Мацальскі (устае, трymаочы ў руцэ чарку)
Мэдам і мэсье! У гэтакі ўрачысты мамэнт, калі
можна сказаць, наша пані гаспадыня съяткуе свае
імяніны, я прапаную выпіць гэту першую чарку
за здароўе пані гаспадыні... Ура!

Усе. Уррра! (пьюць).

З а с л о н а.

А К Т II.

Дэкарацыя тая самая.

Усе ўжо добра выпілі. Твары пачырванелі.

З ь я в а 1.

**Гаўдэнт, Магдалена, Мацальскі, Фэлька, Мяшочак
Мяшочыха, Леакадка, Уршуля, Лапурка, Галька**

Пышка, Шышка.

(Усе сядзяць яшчэ пры стале).

Мяшочак (да Мацальскага). Вось калі ты та-
вучоны граф, дык ты скажы мне, чаму Кайн Абел

віламі колець? Вось я стаю, гляджу на месяц і бачу:
Кайн Абэля... Ну, чаму, пытаюся?

Мацальскі. Гэта мусіць ад ветру...

Мяшочак. Сам ты ад ветру... Я пытаюся, чаму...

Мацальскі. Выбачайце, але я не ад ветру, і
[абражаць сябе не пазволю! (Устae).

Мяшочыха (да мужа). Калістрат! Кінь ты ўжо
аб навуцы!

Магдалена (да Мацальскага). Граф! Не зва-
жайце на гэта!..

Мацальскі (цалуе гаспадыню ў руку). Для вас
я гэта зраблю, але каб хто іншы... Я ўжо раз меў
такое здарэнье... дык адразу на паядынак! (Ува-
ходзяць на сцэну).

Магдалена. Ах, Божа мой! І забілі?

Мацальскі. Ці я дурны! Каб у турму папасьці!
Фі донк!

Мяшочак (уваходзіць на сцэну з Гаўдэнтам;
за імі іншыя госьці). Вось ты Гаўдэнт, а я Калі-
страт... А чаму, пытаюся, не я Гаўдэнт, а ты Калі-
страт... Але што я хацеў казаць?.. Ага! Чаму, пы-
таюся Кайн Абэля... Або не! Давай лепш пацалу-
емся!.. (цалуюцца).

Мацальскі. А цяпер мэсье і мэдам, я думаю,
можна пайсьці ў скокі.

Уршуля, Галька і Леакадка (радасна). Але!
але! У скокі!

Магдалена. А вось пан Лапурка нам зайграе
на гармоніку... Пане Лапурка, калі ласка!

Лапурка. Авэк мой плязір, ак кажа пан граф.
(Бярэ гармонік у рукі).

Магдалена. А стол пераняsem сюды, тагде будзе больш месца. (Да мужа). Гаўдэнт! перэняс стол, вось пан Пышка і пан Шышка табе памо гуць... Пане Шышка, калі ласка!. Пане Пышка!..

Пышка і Шышка. Авэк наш плязір!

Гаўдэнт з Шышкай і Пышкай уносяць стол на сцэну. Лапурка ў другім пакою пачынае граць вальс на гармоніку. Праз адчынены дэзверы відаць, як Фэлька скача з Галькай, Леакадка з Уршуляй.

Мацальскі (да Магдалены). Пáзволіце, пан Магдалена, ангажыраваць вас да вальса?

Магдалена. Толькі выбачайце, граф, што нас няма фартэп'яну.

Мацальскі. Нічога, пад гармонік яшчэ ляпей, лягчэй злавіць тахт... Тру-ля-ля... (пайшлі ў другі пакой у скокі).

Зъява 2.

Мяшочак (сеў на канапу і задрамаў), Гаўдэнт (зьбірае талеркі са стала), Пышка і Шышка, пасъля

Мяшочыха.

Пышка. Чуеш, я забыўся, з якой нагі трэба пачынаць: з правай, ці з левай?

Шышка (паказвае яму). Вось гэтак: раз, два, трэх...

Пышка. Ага! ужо ўспомніў! але! вось так: раз, два, трэх... (танцуюць).

Мяшочыха (уваходзіць). А фэ! паненкі танцуюць без кавалераў, а кавалеры тут!

Пышка і Шышка. А мы ужо... ужо йдзем!...

тагд
ерэняс
е памо
шка!..
носяц
о пачы
ыненый
ькай, з
, пан
што
ляпей
т други
ўдэнт
паслья
трэба
з, два,
сь так:
кі тан
ем!...
гм... гм...

(пайшлі за сцэну; Мяшочыха за імі. Пышка пачынае скакаць з Леакадкай, а Шышка з Уршуляй).

Зъява 3.

Мяшочак (съпіць), Гаўдэнт.

Гаўдэнт (зьбіраючы талеркі, да сябе). Без патрэбы купляў віно... Гэты граф локча гарэлку на горш за нас. (Выходзіц з талеркамі ў правыя дзьверы, у кухню).

Мяшочак (праз сон). Чаму, пытаюся... Кай Абэля... (лёг на канапу і съпіць).

Мацальскі (за сцэнай). Мэдам і мэсье!... Ррон!... Шэн-шынуа!... Вальс з сваей дамай!...

Гаўдэнт (уваходзіц, ізноў зьбірае судзьдзё, але час-ад-часу паглядае на жонку, якая скача з Мацальскім). Чорт ведае, што гэта такое! Абняўшыся так, што аж гадка робіцца. А ён, гад, шапоча ей навуха, а тая, падла, рагоча... Ух, бязстыднікі!...

Зъява 4.

Мяшочак, Гаўдэнт, Фэлька.

Фэлька (уваходзіц, падыходзіц да стала, налівае сабе з бутэлькі ліманаду і пье).

Гаўдэнт. Панна Фаліцыя! А гэты граф... дык скуль ён тутака ўзяўся?

Фэлька. Гэта мой знаёмы.

Гаўдэнт (круціц галавой). Знаёмы... граф... гм... гм...

Фэлька. А што-ж? Няма дзіва! Я многа гра
фаў ведаю, я навет знаю двох баронаў і адна
князя.

Гаўдэнт (я. в.). Баронаў... князя... гм... гм...

Фэлька. А што-ж вы думалі! (Хоча ўжо йсьці)

Гаўдэнт (затрымліваючы яе). Панна Фаліцыя
выбачайце, яшчэ два слова... А чаго ён так пр
клейўся да мае жонкі?

Фэлька. Хто?

Гаўдэнт. Гэты граф.

Фэлька. Дык якожа-ж інакш? Цяпер такая мора
да... А вось вы ня бачылі самых модных танца
дык яшчэ горэй: зусім адзін пры адным прытулі
шыся і твар з тварам блізоханька...

Гаўдэнт. Ну, я-бы такіх танцаў не скакаў чога!

Грэх!

Фэлька. Ну во! постнік які! (Пайшла).

Гаўдэнт. Не падабаецца мне ўсё гэта, страшы
шэнна не падабаецца... Каб толькі гэтая імянін
ня скончыліся блага! (Выходзіць з талеркамі
кухню).

Зъява 5.

Мишочак, паслья Мацальскі з Магдаленай.

Магдалена (уваходзячы з Мацальскім). Я вас
граф, хачу нешта спытацца...

Мацальскі. О, мая багіня! пытайцесь! Усі графы
скажу.

Магдалена (цішэй, з паўзачкамі). Ці вы, граф, цяпер
былі калі закахаўшыся?

Мацальскі (зaluе яе рукі). Так, як цяпер, алнагіколі ня быў...

Магдалена (быццам саромячыся). Ах, граф!...

Мацальскі. Анёлачак! Не кажы: граф! Кажы: фонс! Мой дарагі Ільдэфонс!

Магдалена (сэнтымэнтальна). Ильдэфонс!...
зычыць, як музыка... Ильдэфонс! мой дарогі
фонс! (схіляе галаву яму на плячо).

Мацальскі (горача абыймаючы і цалуючы яе).
Анёлачак мой залаты! Магдаленачка! Пумпачка!

Мышочек (перэварачваючыся на другі бок сон). А я пытаюся, чаму Каін...

Мацальскі і Магдалена (адскочыўшы ад сябе
уханя) Ах!

Мацальскі (прыгледзіўшыся да Мяшочки). Не, га! Ён сьпіш... добра надізайшыся... не пачуе.

Магдалена. Я тут буюся...

Магдалена. Я тут бояуся...
Мацальскі (залуе яе). Ня бойся!... Лікёрчык
мой! Пимпанска ты!

Магдалена. Не, ня тут, ня тут... Пасьля...
всем, пасьля, пасьля!..

Мацальскі. Ну, пойдзем!.. Ах ты ягадка!

Зъява б.

Мяшочак, Уршуля, Галька.

Уршуля (уваходзячы з Галькай). Ах, які гэты
граф баламут! У часе вячэры ўсьцяж кідаў у мяне
то галкамі з хлеба, то скурачкамі апальцыну, а
цяпер танцуе толькі з аднэй Магдаленай!.. фу! які
баламут! (няшчыра). Не падабаецца мне!

Галька. Гэтыя людзі з вышэйшага съвету яны такія. Я чула, што яны, як паедуць заграні дык не бяруць там шлюбу па нашаму, у касьце а йдуць да нейкага чыноўніка, там расьпішую толькі і жывуць ужо, як муж з жонкай. Зусім балышавікі.

Уршуля. Ах, фі! фі!.. Што вы кажаце! Всё сорам!

Галька. Няма дзіва—усе яны бязбожнікі.

Уршуля. Пані Галена! Што я вас хацела спітацца... але ня ведаю як сказаць... трохі сорамна?

Галька. Ну?

Уршуля (саромліва апусьціўши вочы). Ці ужо паслья шлюбу... і ўжо паслья вясельля... вельмі страшна?

Галька. Ха-ха-ха! (съмлечца і шапоча ей шта на вуха).

Уршуля (млосна). Ах, ах! не кажэце! ах! страшна!.. ах! я-бы ляпей пайшла ў манастырь чымсь пазволіла...

Зъява 7.

Мяшочак, Уршуля, Галька, Пышка, Шышка

Пышка (увайшоўши, ціха да Шышкі). Ты каторай?

Шышка (паказваючи вачыма на Гальку). Я гэтай.

Пышка (паказваючи на Уршулю). А я з гэтай

Шышка. Ну добра... (падыходзяць да жанчыні кланяюцца і вядуць за сцэну ў скокі).

Зъява 8.

Мяшочак, Мяшочыха, Леакадка.

Мяшочыха (уваходзячы з Леакадкай). Ты, Леакадка, як граф пакліча цябе ў скокі, дык ты вірні на яго гэтак бокам і ўздыхні: ах!—каб ён, значыцца, съязміў, што ты вельмі рада. А як пачне аварыць да цябе пафранцузку, дык ты не паказ- віду, што на разумееш, але скажы гэтак: ооох! значыцца, можна было падумаць і не, і але...
Леакадка. Я ведаю, што рабіць, мамачка!

Мяшочыха (выймаючы з сваей торбачкі фля- кончык з парфумай). Чакай, я вось цябе папарфа- юю, каб ты не съмярдзела потам... (Пырскае на ачку парфумай). А калі ён пацісьнець цябе за- уку, дык так-сама яго, але не надта моцна, а так рыху і перэвярні вочы ўверх ды ціханька гэтак дыхні: ох!

Леакадка. Я ведаю, мамачка!..

Мяшочыха. А калі ён будзе казаць, што цябе рабіць і жыць без цябе ня можа, дык ты саром- на апусьці вочы ўніз і скажы яму: „пагутарце аб зтым з маей мамай“...

Леакадка. Калі ён нічога гэткага і ня думae- вазаць, а толькі съмьецца і шчыпаецца.

Мяшочыха (зъдзіўленая). Шчыпаецца?!

Леакадка. Але. Усё хапае за бок, то за іншае сца і ўсё сваё: „тру-ля-ля“...

Мяшочыха (я. в.). Гм. гм... Мусіць цяпер но- жанчы таякай мода...

Мяшочак (праз сон). А я пытаюся.. чаму...

Мяшочыха. Ах, Божа мой! Калістрат
съпіць, а граф можа пабачыць і будзе съмля^{рад ты}
(да мужа, тузяучы яго). Калістрат! а Калістратыяцеля
Устань!

Мяшочак (праз сон). Адчапіся!... (съпіць). **Мацальскі**
Леакадка. Граф ужо бачыў, што папа пье^{бляндэ}
Мяшочыха (убачыўши ў дзъвярох **Машалі** тольні
скага, ціха да дачкі). А вось ён глядзіць на **Уршулі**
Ідзі, ідзі, можа ён хоча паскакаць з табой. (Дой чыслу
да дзъвярэй, Мацальскі дае ім дарогу, у дзъвярэйня і
робяць цэрамоніі кланяючыся).

Мацальскі. О! мэдам!

Мяшочыха і Леакадка. Ох, граф! (выйшліне ўже^{Машалі}
авахлю^{Уршулі}
ахляр).

Зъява 9.

Мяшочак, Мацальскі, пасъля Уршуля.

Мацальскі (абцірае хустачкай пот на твар^{блася!}
падыходзіць да стала, пье піва. Закурывае прэба та
рэску).

Уршуля (уваходзіць, сядзе, зіркае на **Машалагу** бол
скага. Паўза). Ах, як вы добра танцуецце!

Мацальскі. Я-ж з вамі здаецца не танца^{х, як г}
дык скуль ведаецце?

Уршуля. Але я бачыла, як вы... з іншымі.

Мацальскі. Але... я вучыўся ў танца^{х, як г}
Шрайбмана.

Паўза.

Уршуля. Вы такі сумны: вы мусіць зака^{Га}
шыся, або вершы пішаце?

страт
съмаяц
Град тым, як прыйсьці сюды, спаткаўся з адным
Калістрыяцелям і мы здорава сербанулі.

Уршуля. Ці вам больш падабаюцца брунэткі
піць). Бляндышынкі?

Мацальскі (съмаяецца). О! я ўселякіх люблю,
толькі прыгожая і маладая...

Уршуля. Ці вы маглі-б палюбіць асобу, като-
ой. (Дай чыстае дзяячоae сэрца яшчэ не спазнала ка-
дзьвіння і каторая ўсей душой першы раз у жыцьці
любіла-бы вас?

Мацальскі. Чаму-ж не? Гэткія здарэнныне ў
(вышиле) ўжо былі.

Уршуля. Ах, я бачу, што вы баламут... Граф!
вахлюйце крыху, я так змарылася! (дае яму свой
ахляр).

Мацальскі (д. с.). Чаго баба да мяне прыча-
лася! (Голосна, узяўшы вахляр і вахлюочы). Ня
хавае п'яба так многа сказаць, дык-бы й не замарыліся.

Уршуля. Ах, я так люблю скокі!

Мацальскі. Ну, выбачайце, рука баліць, не
агту больш... (аддае ей вахляр і выходзіць).

Уршуля (адна). Ах, як ён на мяне глядзеў!
як глядзеў!.. Або цяпер або ніколі!.. Ен будзе
мой, ён будзе мой! (выходзіць за ім).

Зъява 10.

Мяшочак і Гаўдэнт.

Гаўдэнт (уваходзіць і глядзіць за сцену). А
ой гад ізноў прыклейўся да мае Магдзі!.. О! хва-

циў яе за падпаху і цягне сюды... Схаваюся, дав даюся, аб чым яны будуць гутарыць. (Хаваецца на канапу, на якой съпіць Мяшочак).

Зъява II.

Мяшочак, Гаўдэнт, Мацальскі, Магдалена.

Магдалена. Ах, калі я так баюся!

Мацальскі. Ня бойся, ціпачка, ніхто-ж аб гэтым ня будзе ведаць, ты прыйдзеш праз другі дзъверы,—не ад вуліцы, значыцца, а праз брамы, праз кухню...

Магдалена. Калі-ж так неяк... не выпадае...

Мацальскі. Праз кухню выпадае. Нікога кватэръ ня будзе, буду толькі адзін я... буду ча-каць...

Гаўдэнт (высунуўшы галаву з-за канапы, чую?)
ўсё гэта). А! вось як!..

Мацальскі (не бачучы Гаўдэнта). Каб ты, пумпачка, не забылася, я напішу табе свой адрэс...

Магдалена. Ах, каб толькі мой муж не даштам ти ведаўся!

Мацальскі. Ніхто не даведаецца. Зачынім дзъверы на ключ... і будзем шчаслівы!

Гаўдэнт (я. в.). Вось і даведаўся!

Мацальскі. Значыцца добра? Прыйдзеш?

Магдалена. Ах, калі я сама ня ведаю... Ну добра...

Мацальскі (абыймаючы яе). Ах, пумпачка ты маю! (цалуюцца).

Гаўдэнт (кашляе знарок).

Магдалена (усхопіўшыся). Ах!..

Мацальскі (не страціўшы рэзону). А гэта...
гэты новы танец трэба так... вось значыцца
руля-ля...

Магдалена (да мужа). Пан граф наўчае мяне
пакаць новы танец... (да Мацальскага). Як гэта
внецца?

Мацальскі. Тіп-топ.

Магдалена. Але. Тіп-топ. Страшэнна трудны,
вельмі модны.

Гаўдент (вылезшы з-за канапы). Можа ён і
трудны, але не надта трудны. (Выйшаў).

Зъява 12.

Мяшочак, Мацаяльскі, Магдалена.

Магдалена (циха да Мацальскага). Здаецца

Мацальскі. Ну, нічога, ён-жа майго адрэсу ня
пумдае, ён нам не перашкодзіць... Вось я табе за-
брэс... ^{з напішу} свой адрэс, а ты яго добра скавай, каб
не датам твой муж не знайшоў...

Магдалена. Ах, не, не! я баюся! Ня трэба, я
прыйду! (пайшла за сцэну).

Зъява 13.

Мяшочак і Мацальскі.

Мацальскі (д. с.). Э! прыйдзеш, пумпачка! я
даю! трэба толькі пакінуць тут свой адрэс...
аймае з кішані паперку і алувок і піша). Вось!..

(разглядаецца па сцэне). Гдзе-ж бы яго тут пал жыць? (пабачыўши на камодзе торбачку Уршулу) А вось яе торбачка! вось тут я скаваю картачку заўтра яна знайдзе, прачытае і прыдзе! тру-ля-ля (выходзіць).

Зъява 14.

Мяшочак, Уршуля, Пышка.

Уршуля (уваходзячы з Пышкай). Пашукайце калі ласка, маю хустачку... Ах, замарылася!

Пышка. А дзе яна, калі можна спытацца, гэта хустачка?

Уршуля. Ах, Божа-ж мой! У торбачцы. Така чорная торбачка.

Пышка (шукае і знайшоў на камодзе). Ёсьць! (падае ей торбачку, у якую Мацальскі жыў сваю запіску).

Пышка (пасьля паўзы). А пагода сягоньня харошая.

Уршуля. Заўсёды пасьля дрэннай пагоды бывае харошая... (знайшоўши ў торбачцы запіску, чытае яе). Ах! што-ж гэта!? Адрэс!! яго адрэс!! Просіць, каб я прыйшла да яго! О, Божа моя! значыць маё сэрца не памылілася...

Пышка. А бывае, што пасьля харошай пагоды бывае дрэнная...

Уршуля. Ах, пане Пышка, пакіньце мяне, ласка, у мяне галава разбалелася, мігрэн...

Пышка. Калі трэба якога лякарства, дык зараз... у мяне ёсьць знаёмы аптэкар...

Уршуля. Ах, нічога ня трэба, толькі я пасіджу
гэтак адна, вы мяне пакіньце, гэта пройдзе...

Пышка (выходзіць).

Уршуля (д. с.). Ах, Божа мой! Нарэшце! Зъя-
віўся той, якога я так доўга чакала! Ен—граф,
каракалевіч—панясе мяне ў свой палац і будзе мяне
любіць крэпка, горача... Ох, як сэрца бьеца...

Зъява 15.

Мяшочак, Уршуля, Мацальскі.

Мацальскі (уваходзіць, абціраючыся хустачкай,
радыходзіць да стала і налівае сабе піва).

Уршуля (да Мацальскага). Ах, гэта вы! Чаму-ж
мне адразу нічога не сказалі?

Мацальскі (не разумеючы ў чым справа). А?
чаго?

Уршуля. Чаму вы са мной гэтакі нясьмелы?
Рэба было адразу сказаць усё. Я вас так добра
оды бразумею. Ніхто гэтак не адчувае вашай душы, як я.
запіскіны ўсе—гэта не для вас кумпанія. А нашы душы
о адрэзну адразу адна адну зразумелі, хаця так мала слоў
жжа моя было сказаны... Гады ўжо, як вы скурачкай апаль-
ыну папалі мне ў лоб, я ўжо ўсё зразумела, усё
й пагоддчула...

Мацальскі (д. с.). Гэта баба ашалела, ці што?

Уршуля. Пойдзем! Пойдзем скакаць! Закру-
тымся ў віхры вальса апошні раз... да заўтра... я
прыйду... ох! я прыйду!.. (цягне яго за сабой).

Мацальскі. Пачакайце-ж! Дайце-ж мне хоць
тыва выпіць.

Уршуля. Пойдзем! пойдзем! (пайшлі скакаць)

Зъява 16.

Мяшочак і Гаўдэнт.

Гаўдэнт (уваходзіць з самоварам, дзьмухае яго, паслья ставіць на стале). Я тут увесь чапчуся на кухні, як кухарка якаясь, а яна вонкія штукі майструе! Пачакай-жаж! Гэтага я не пазволю! Няхай гэта будзе ня толькі граф, а навет сам губарнатар, а я не пазволю! (ідзе ў трапакой, дзе скокі).

Зъява 17.

Мяшочак, паслья Гаўдэнт і Магдалена.

Мяшочак (пераварачваецца на другі бок праз сон нешта бармоча).

Гаўдэнт (уваходзіць, цягне Магдалену за руку)
Магдалена. Ну, пусьці! Чаго хваціў як вар'я за руку?

Гаўдэнт. Я цябе пытаюся, што ўсё гэта знае чыць?

Магдалена. Ну чаго дурыш? Што значыць?

Гаўдэнт. А вось чаго ты прыклейлася да гэтага графа?.. Глядзі ты мне!

Магдалена. А гэтага-ж што такое?! Ты пъяны, ці што? Хто прыклейўся? Ён танцуе са мною, бо я найляпей за ўсіх танцую, а яны ўсе як козы скачауць.

Гаўдэнт. А куды гэта ён прасіў цябе прысьці, га? На рандаву? Я табе пакажу рандаву!

Магдалена. Прыйсьці? Калі? Першы раз чую.

Гаўдэнт. Але! „Першы раз чую!“ А я вось, сідзячы там за канапай, усё вельмі добра чуў.

Магдалена (ірон.). Ах, як хораша! Схаваўся як жулік пад канапу і падслухоўвае чужую гутарку! Фі! Які сорам!

Гаўдэнт. Ты мне зубы не загаварывай, а скажы мне вось, чаму ён казаў табе „ты“? Скульфа, а жа гэткае ўжо блізкае знаёмства?

Магдалена. Што?! Нічога падобнага! У цябе мусіць ужо ў вушох зьвініць ад злосці або ты аглох.

Гаўдэнт. Не! Я добра чуў, як ён казаў табе „ты“... А чаму ён называў цябе „пумпачка“? Га? Можа й гэта няпраўда?

Магдалена. Казаў „пумпачка“? Вось далібог не памятаю... Ну, калі казаў «пумпачка», значыцца ёсьць такое слова.

Гаўдэнт. А я нё хачу, каб ён называў цябе «пумпачкай»! Чуеш?

Магдалена. Вось яшчэ чаго! Ты думаеш, граф будзе цябе пытацца, што ты хочаш, а чаго я хочаш... Падумаеш! Фігура вялікая! (хоча йсьці).

Гаўдэнт (устрымаўвае яе). Пачакай! Яшчэ яні ўсё... А чаму ты з ім цалавалася? Можа скажаш, што й гэта няпраўда?

Магдалена. Што?! Як ты съмееш казаць мне гэтакае! Мы зусім не цалаваліся, а граф навучаў мяне скакаць адзін новы загранічны танец — «тіп-топ».

Гаўдэнт. Але! (дразьнячы яе) топ! топ!
Ніякіх танцаў не скачуць сідзячы.

Магдалена (упарта). А не! Вось ёсьць такія,
каторыя трэба скакаць сідзячы. Ты нічога ня ве-
даеш.

Гаўдэнт (бязьсільна). О, Божа, мой! Які ў яе
язык! Божа мой! Не дам я з ёю раданьні... О, съвя-
ты Язэп! зълітуйся нада мной!

Магдалена. О! ужо пачаў свае охі ды ўздохі
А калі-б спытацца: чаго? — дык дальбог няма
ведама.

Гаўдэнт. Магдзя! зашто мучаеш мяне? За-
што?! Я-ж табе сягоныя купіў матэрыі на спад-
ніцу, думаў зрабіць сабе новыя портачкі, але вось
купіў табе на спадніцу, бо сягоныя твае імяніны;
для цябе я купіў гэтага віна, якога ніхто піць не
хацеў, праз цябе я брытвай парэзаўся,—я для цябе
ўсё, а ты што? Ты з гэтым графам шашні заво-
дзіш!.. Ах, Божа мой! Божа мой!

Магдалена. Ну, ужо пачаў стагнаць, быццам
скuru хто з яго абдзірае!

Гаўдэнт. Ты сэрца мне з грудзей выдзіраеш,
гадаўка ты!

Магдалена. Калі ласка! Толькі бяз гэтакіх
хамскіх слоў! Вось яшчэ чаго! Лаяцца пачаў! „Га-
даўка!“ Падумаёш!.. Сам ты гад, хам, мужык!

Гаўдэнт. Палятуха!

Магдалена. Мицьведзь касалапы! Стары
чорт!

Гаўдэнт. Магдзя! Змоўкні, бо не стрываю!

топ!..
такія
ня ве-
кі ў яе
о, съвя-
ўздохі
ніяма
е? За-
а спад-
ле вось-
мніны;
іць не
я цябе
і заво-
быццам
віраеш,
гэтакіх
ў! „Га-
кык!
Стары
ываю!

Магдалена. А што? біць будзеш? Ну, толькі папрабуй!

Гаўдэнт. А вось і папрабую! Памятаеш, як раз...

Магдалена. Ну, папрабуй!.. Пры людзёх не пасъмееш!

Гаўдэнт. А вось і пасъмею! (хоча яе лупца-ваць).

Магдалена. Ня съмей! Не чапай!.. Буду кры-чаць!.. Сорамна... там граф... пачуе... (тузаюцца).

Зъява 18.

Мяшочак, Гаўдэнт, Магдалена, Мацальскі і іш. госьці.

Мацальскі (уваходзіць, за ім госьці). А цяпер, мэсье і мэдам, я прапаную...

Гаўдэнт (да Мацальскага). А вось як я табе задам „мадам“, дык ты й сваіх не пазнаеш! (кіда-еца на Мацальскага).

Мацальскі (баронючыся крэслам). Што гэта?! Гэта мавэтон!.. Мэсье і мэдам!..

Гаўдэнт. Я табе пакажу! Ня будзеш ты баб цягнуць да сябе ў госьці! Ня будзеш ты больш з бабамі ў кутох цалавацца! Бачылі яго! А яшчэ граф!

Уршуля (падыходзячы да Гаўдэнта). Перш-на-перш, выбачайце, я ня баба, а паненка, а па дру-гое, якое вам дзела да гэтага, што між намі было?

Гаўдэнт. А вы чаго тут лезеце? Ніхто-ж вас не чапае, дык сядзеце ціха і ня лезьце!

Мяшочак (прачхнуўшся і лезе ў гушчу паміж людзей). Вось вы замест сварыцца, скажэце мне чаму Каін...

Магдалена (да мужа). Вось калі так, калі ты гэтакі бязстыднік, што пры чужых людзёх авантуры робіш, дык вось на злосць табе буду і цалавацца, і ўсё такое!.. Буду! буду! А нічога на гэта не парадзіш! Буду!

Гаўдэнт (кідаецца на жонку). Забью! забью! Магдалена ўцякае. Мужчыны хапаюць Гаўдэнта за рукі.

Мацальскі таксама ўцякае.
Уршуля млее.

З а с л о н а.

А К Т III.

Налева дзвёры ў пакой Мацальскага. Далей дзвёры ў хадныя. Направа на першым пляне адчыненае вакно. Далей дзвёры. Наўпрост усходы, якія вядуць на гару ў панскія пакоі.

Пасярэдзіне сцэны стол, крэслы.

З ы я в а 1.

Мацальскі (адзін).

Мацальскі (бяз сурдута стаіць ля вакна, чысьціць боты і гавора праз вакно). Учора прыйсьція мог...—Чаму?—быў на вечарыне...—Што? ці ве...

паміжела? (д. с.) Пад канец не надта было весела...
 че мне (ласна). Бяз панны Мар'янны мне ніколі не бы-
 ла весела...—Гдзе?—а гэта ўжо сакрэт.. Не! не
 скажу!..—Панна Мар'янна! панна Мар'янна! Пача-
 кайце!.. ну, скажу ўжо, скажу!.. Гэта, бачыце, былі
 мянянны. Я адзін раз пазнаёміўся ў кінематографе
 з аднэй гэтакай...—Панна Мар'янна! пачакайце!..
 вы, калі ласка, ня думайце чагосьці дрэннага...
 але!.. Ну вось папрасілі мяне на гэтыя імянны, я
 а пайшоў... Не, вы толькі ня думайце, што...—Не!
 Старая ўжо і ўся ўжо сыплецца, як спаражнёшае
 дрэва... Значыцца выпілі там, паскакалі—вось і
 ёсё!.. Ага! яшчэ не сказаў; я там збрахнуў, што я
 граф. Вось съмех! ха-ха! Каб вы ведалі, як калі
 мяне ўвіхаліся! але! але! далібог!.. Панна Мар'янна!
 проща прыйсьці да мяне, я маю да вас справу...
 Што?..—Пана няма, пайшоў кудысьці.. Вернецца,
 даецца, ня скора...—Што, хутка прыдзеце?—Добра!
 (пасылае рукой пацалункі). Ах, ты мая пумпачка..
 (Пры левых дзъярох звоніць званок). А які там
 чорт?.. (ідзе да дзъярэй і адчыняе).

Зъява 2.

Мацальскі і Уршуля.

Уршуля (уваходзіць, твар закрыты густой
 вуалькой).

Мацальскі (пазнаўшы яе, вельмі зьдзіўлены).

Аа!! Уршуля (паднімаючи вуальку, скромна). Гэта
 чысьцівідныя... Добры дзень!

Мацальскі (я. в.). А? што?.. ага!.. добры дзен
выбачайце...

Уршуля. Можа вам гэта здаецца дзіўныя
што я, знайшоўши ў сваей торбачцы ваши запро
сіны, так адразу да вас прыйшла? Але ў мяне
кака ўжо арыгінальная натура! Я шукаю перажы
вания... Толькі, калі ласка, вы, граф, не паду
майце аба мне нічога дрэннага!.. Я толькі так...
вы, граф, такі незвычайні чалавек! такі не так
як іншыя, а апроч таго... (пабачыўши ў яго руку
бот і шмотку). Што гэта? Вы самі боты чысьці
граф?

Мацальскі (зьбіўшыся з панталыку). Я?..
боты?.. (няшчыра съмлечца). Ха-ха-ха! Гэта я так
для мачыёну, я гэта люблю... (кідае бот і шмотку)
ў кут і апранаеца.

Уршуля. А дзе-ж ваши слугі?

Мацальскі. Мае слугі? Дзе-ж мае слугі?
Ах, праўда!.. Я пусьціў свайго лёкая на вечарыну
няхай хлопец пагуляе сябе трохі (д. с.) Добра, што
ципер пана няма!

Уршуля. Ах, якое ў вас добрае сэрца, граф!

Мацальскі. О, але! Як я прызываўся ў сал
даты, дык доктар, аглядаючы мяне, сказаў: о!)
яго сэрца важнецкае!..

Уршуля. Граф! Чаму вы не запрапануеце мнего
сесці?

Мацальскі (усхопіўшыся). Ах, праўда!.. выба
чайце! (Падае ей крэсла). Калі ласка! (д. с.) Чаго...
яна да мяне прыпёrlася?

ры дзені
прыемна! так прыкра! Вы першы раз прыйшлі да
дзіўныя зных людзей, а яны прынялі вас, як грубіяны!..
и запро зараз біцца! фу! якое хамства!.. Мне было так ня-
мяне тадыка!..

Мацальскі. Нічога, глупства, гэта здараецца...
не так... (да сябе). Яе мусіць падаслалі, каб яна мянне перэ-
так... брасіла!

Уршуля. Гэты Залепка надта кепска выха-
о рукаваны чэлавек. Ён гэтага не разумее, што ёсьць
ысьціце (ушы, якія бяз доўгага знаёмства, бяз лішніх слоў,
). Я? асьць.
я так... (щото) Уршуля. Гэты вар'ят пабіў сваю жонку?

Уршуля. Не, куды там! Яго мужчыны схва-
лі за рукі, а яна ўцякла да суседзяў і дома не
слугі? (чавала.. Я цяпер, ідучы да вас, спаткалася з ёю
чарыну а вуліцы недалёка ад вашай брамы... Я страшэнна
бра, што саромілася, баючыся, каб яна не падумала, што
йду да вас. Вы самі разумееце, што злые людзі
а, граф асьці да кавалера.

Мацальскі (д. с.). Маладая паненка... гм... гм!..
Уршуля. Дык я з ёю прывіталася і сказала,
це мнёго то йду на гэты падворак да швачкі... Праўда,
кака ў сал' то калі йдзе аб шчасце двох людзей, дык можна
у: о!) казаць няпраўду?

Мацальскі. Выбачайце, але я нічога не разу-
(.) Чагою... Значыцца, яна ня ведае, што вы пайшлі
оды? Гэта значыцца бяз яе ведама?

Уршуля. Што вы, граф! Як-жаж яна магла.
аб гэтым ведаць! што вы! (сароміца).

Мацальскі. Ага! (д. с.). Значыцца сам ^{муж} прыслаў яе сюды, каб пагадзіцца... (голосна). Ну, што-ж! можаце сказаць гэтаму Залепцы, што я ^{нічка!} чога проціў ^{ні} маю,—можна пагадзіцца, можна ^{ні} згоду ^{ні} выпіць.

Уршуля. Выбачайце, я не зусім разумею: ^{від} значыцца ^{хана} хочаце з гэтым хамам пагадзіцца?

Мацальскі. Ну, што-ж такое, што ён раз ^{мня} там ляпнуў, але-ж не скалечыў. Калі ён сам перш ^{... у мя} хоча...

Уршуля. Але скуль-жа вам ведама, што ^{бракая, м} хоча?

Мацальскі. Як; скуль? Вы-ж, здаецца, ^{гэттыні!} казалі.

Уршуля. Я гэтага не казала.

Званок зьвініць пры дзъвярох.

Уршуля (спалохалася). Ах, Божа! Нехта прый ^{тое,} шоў, можа гэта ваш лякай! Я не хачу, каб ^{мня} хтоколечы тут бачыў... Раней чымсь адчыняцца ^{ж мяне} дзъверы, схавайце мяне, схавайце!..

Мацальскі (д. с.). Каго-ж там чорт нясе?^{... (дзе)} Уршулі. Ну, хавайцеся вось сюды ў гэты пакой ^{ты} сюды!.. (адчыняе дзъверы у пакой направа, упіхвае ^{Мац} яе туды і зачыняе ключом, пакінуўши ключ у дзъвер ^{зец!} Г ^{Маг} рачцы замка; паслья йдзе да дзъвярэй налева і ад ^{ты} чыняе іх. Уваходзіць ^{ещ} Магдалена).

Зъява З.

Мацальскі і Магдалена.

Мацальскі (рад і зьдзіўлены; ціха). А, пум-
то я нікак! А я й не спадзяваўся!..

Магдалена. А вось запамятала твой адresa і
прышла. Ты здаволены, што я прыйшла?

Мацальскі (зірнуўшы на дзверы, за якімі ся-
хаваная Уршуля, са страхам). Цсс! Не так
сасна! Ціха!

Магдалена (зьдзіўленая). Чаму?

Мацальскі (ня ведаючы, што адказаць). Бо...
у мяне галава баліць, калі голасна гавораць...

што ёйкая, можна сказаць, настальгія...
Магдалена (спагадліва). Бедненкі! які дэлі-
ца, гэтны! Якая ў цябе рыстакратычная натура!.. А
даеш? і ў мяне так-сама галава баліць, калі хто
ласна гавора, бо я так-сама з вышэйшага съвету,
яй выйшла замуж за гэтага хама Залепку... Ах,

рагі мой Ільдэфонс! Ты на мяне ня гневаешся
тоге, што было ўчора?

Мацальскі. На цябе? А за што-ж на цябе?
ж мяне ня біла!

Магдалена. Ух, як я ненавіджу гэтага... свайго
ака! Фу! мядзьведзь! без ніякага выхаван'ня!..
ты зусім іншы чэлавек!

Мацальскі. Ну, ведама, я, можна сказаць, ма-
ла, упіха! Гэтакі, праста кажучы, бон віван!

Магдалена (гледзячы на яго ачараваная). Ах,
ты прыгожы!.. Слухай, Ільдэфонс! Ты ня ве-
шч, ці развод дастаць лёгка? Кажуць, што за-

траніцай можна... бо я ўжо не магу болей 3
жыць, я яго ненавіджу!

Мацальскі. Гм.. развод? Нашто, пумпача развод? Калі глядзеъ на справу, так кажучы, погляду, дык можна й без разводу... (абыймае Ух, ты! ты! пумпачка! (цалуе яе).

Уршуля за сцэнай чыхнула.

Магдалена (спалохаўшыся). Што гэта? там?

Мацальскі. Не, ніхто!.. Гэта я там котку чыніў, гэта котка мяўкнула.

Магдалена. Не, мне здаецца, што там не чыхнуў.

Мацальскі. Чухнуў? Няўжок? Ну, значыць, котка чыхнула. Ну але! гэта котка чыхнула, там ляжыць адзежа і съмярдзіць нафталінам.

Магдалена. Ах, я так люблю катоў! Пусьці сюды, я з ёю пагуляю. (Хоча ісьці ў пакой, Уршуля).

Мацальскі (устрымоўваючы яе). Ды што пумпачка! ня трэба! яна кусаецца. Гэта не звычайная котка, а такая дзікая... Лепш пойдзем сюдице, альбо ў мой пакой, сюды, там спакайней... (абыймае і вядзе ў пакой налева).

Магдалена (як дзіця). Не, пакажы мне котка! я хачу бачыць котку!

Мацальскі. Добра, добра, але пасъля!.. (ходзяць).

Зъява 4.

Мар'янна (адна).

Мар'янна (таўстая, здаровая, чырвоная ку-
штока, уваходзіць праз уходныя дзъверы; глянуўши,
то на сцэне нікога няма, кліча:) Ільдэфонс! пан
ильдэфонс! я ўжо прыйшла.. (Ідзе да дзъвярэй, у
пайшоў Мáцальскі з Магдаленай, хоча іх ад-
чыніць, але дзъверы не адчыняюцца). Гм... дзъверы
адчынены, яго значыць няма, а прасіў прыйсьці...
как жаж так? (падслухоўвае пад дзъвярыма). Не!
ещца, нешта варухнулася! (кліча): пан Ільдэ-
фонс! а пан Ільдэфонс! (паўза). Не, значыць яго
ма... (Уршуля за сцэнай ізноў чыхнула). А вось
ён! Чыхае бедненькі! Бадзяецца па якіхсь ве-
рынках, позна варочаецца, а пасля прасьцюдзіў-
чыся чыхае! Ах, трэба яго выдзерці за вуши...
зе да правых дзъвярэй, адчыніе іх і затрымоў-
цца зьдзіўленая на парозе). А-а!. А гэта-ж што?
вы хто такая? (ірон.). Вось гэта мне падабаецца!
амной жаніцца абяцаўся, а другую ў пакоі на
точ зачыніе. Ну, я-ж яму задам, як ён прыйдзе!
Уршуля (уваходзячы без капелюша). Выба-
чце, але хто вы і якое вы маеце права?

Мар'янна. Якое права? — А вось якое права:
элку маю пье, на сьвежыя блінчики ў кухню
мяне бегае, як зьбярэцца ў мяне якаясь лішняя
нейка, дык зараз да мяне: „панна Мар'янна!
выйч! аддам, далібог аддам!“ (ірон.) аддае, каб
скіс! — вось якім правам! Сыцямілі?

Уршуля. Выбачайце, але вы аб кім?

Мар'янна. Як аб кім? Ну, ведама, аб ім: панорна што ское

графскім лёкаю!

Уршуля. Выбачайце, але я прыйшла да гра

біла.. Выбачайце, панічка, калі ласка, выбаче

ня ведала, я думала... (адыходзіць задам, але размножа

там устрымоўваецца). Але хто-ж вас там зачы

у гэтай каморцы на замок? Гэта-ж так непрыгожа

Ур

Ма

шла да графа Мацальскага і вам няма да мя

ніякага дзела.

Ур

Ма

Мар'янна (развяязіўши рот). Вы... вы...

чайце... Да каго?

Ур

Ма

Уршуля. Ну, я-ж кажу: да графа Маца

скага.

Ур

Ма

Мар'янна. Да якога графа?

Ур

Ма

Уршуля. Ах, Божа-ж мой!.. Дык-жа кажу вікога н

разна: да Мацальскага!

Ур

Ма

Мар'янна. Да Ільдэфонса?

Ур

Ма

Уршуля. Ну але! Да Ільдэфонса Мацальскага

Мар'янна. Дык-жа і я аб ім кажу. Але якій

ён граф?

Ур

Ма

Уршуля. Выбачайце! Мне гэта ляпей веда

Мар'янна. Ха-ха-ха! Вось-же гад абдури

Дык-жа ён толькі служыць лёкаем у графа,

сам графам і ўва съне ня быў.

Ур

Ма

Уршуля. Што?! Што я чую? Ён не гра

Aх! ах! ах! (ей робіцца млосна і яна апускае

на крэсла).

Ур

Ма

Мар'янна (дражніць яе). „Ах, ах, ах!“ В

і паахайце цяпер. Вось і добра. А то захадзікамі з

аб ім: Ганорнай дзяўчыне кавалера адбіваць!.. Ён абецаўся,
да грашыцёнікі купіла, і белую спадніцу да шлюбу сабе
о я на
ыбачце
але рамна! не маладая ўжо, ужо трэба толькі Богу
м зачыніліца, а не аб каханьні думаць.

Уршуля (я. в.). Ах! ах! ах!..

Мар'янна. Вось цяпер табе і „ах!“

Чутно званок за сцэнай.

Мар'янна. Ай-ай! Мусіць ужо граф вярнуўся!
Рэба ўцякаць...

Уршуля. Што вы кажыце? Запраўдны граф
Мацальскі ўрыйшоў?.. Ох, Божа мой! Уцякаю... Дзе мой капя-
лош? (выбягае ў дзъверы направа).

Зъява 5.

каждыкога на сцэне няма. За сцэнай чутно колькі раз-
у званок. Пасьля ўбягае з левых дзъвярэй рас-
удлачаны Мацальскі, папраўляючы на сабе во-
пратку.

Мацальскі. Ах, Божа мой! Скандал! Пан
урыйшоў!.. (бяжыць па ўсходах на гару і чэзыне).
Пасьля за сцэнай чутно тузаніну і голас Гаў-
ята: «Я пытаюся, дзе мая жонка?..»

Зъява 6.

Гаўдэнт і Мацальскі
(убягаюць).

Мацальскі (ўцякае ад Гаўдэнта, трymаючыся
камі за твар).

Гаўдэнт (ганяючыся за ім з кіём у руцэ).
пытаюся яшчэ раз: дзе мая жонка? Дзе Магдзя
Мацальскі. А чорт ведае, дзе ваша Магдзя
Што я? стораж вашай жонкі, ці што?! (д. с.).
крэпка гад б'еца!

Гаўдэнт. Яна не начавала дома. Яна нача-
вала тут!

Мацальскі. А што тут? начлежны дом,
што?

Гаўдэнт (гонючыся за Мацальскім з кіём).
яшчэ ряз пытаюся...

Мацальскі. А я яшчэ раз кажу, што няма-
І калі ласка прашу без палкі, бо я паліцыю па-
клічу.

Гаўдэнт. Я маю права... тут мая жонка,
ведаю.. Дзе мая жонка?! (кідаецца на Мацальскага)

Мацальскі (ўцякаючы перад ім навокал стала-
Пачакайце!.. пачакайце!.. Ах, праўда, я ўспомні-
забыўся... Але! але! ёсьць ваша жонка... яна тут, але

Гаўдэнт. Дзе? дзе яна?

Мацальскі (паказваючы на дзъверы, за якім
сядзіць схаваная Уршуля). Яна там, вось там яна
схавалася, вы ідзеце там, пагутарце з ёю.

Гаўдэнт. Ага! Вось я казаў, што яна тут
Не абмыліўся. (Ідзе направа, Мацальскі хутка за-
чыняе за ім дзъверы на ключ).

Зъява 7.

Мацальскі (адзін).

Мацальскі (узыхнуўшы). Ух! нарэшце!.. А
што-ж мне цяпер рабіць? (раптам успомніўшы

ах! парадныя дзъверы засталіся адчыняны, яшчэ
 подзея забярэцца, гэтага толькі на маю галаву не
 апала! (бяжыць па ўсходах, але раптам устрымоў-
 ў. с.). аеца). Не, раней трэба выпусціць яе, няхай
 цякае. (Ворочаецца на сцэну і адчыняе першыя
 дзъверы злева, дзе Магдалена). Хутчэй! хутчэй!
 уж прыйшоў. Хутчэй!

Зъява 8.

Мацальскі і Магдалена.

Магдалена (выходзіць, папраўляючы валасы
 галаве). Ільдэфонс! Дай, люстэрка, я мусіць
 првоная як рак, трэба папудравацца.

Мацальскі (шоптам). Няма часу для люстэр-
 Хутчэй! хутчэй! там муж...

Магдалена. Дзе ён?

Мацальскі (паказваючы рукой на дзъверы).
 сядзіць, зачынены.

Магдалена. Ах, Божа мой!.. (хутка апранае на
 галаву каплялюш і выбягае).

Зъява 9.

Мацальскі (адзін), пасъля Гаўдэнт (за сц.).

Мацальскі. Што-ж мне цяпер рабіць? Вось
 бяда!.. Хіба Мар'янна мне паможа... (бяжыць
 вакна і кліча). Панна Мар'янна! а панна Мар'-
 на!.. (д. с.) Гм... не адклікаецца... (я. в.) Панна
 Мар'янна!.. (адыходзіць ад вакна). Хоць ты галаву
 пятлю садзі! Вось палажэньне! Паліцыю паклі-

каць, ці што? Будзе скандал. Пан, як даведаецца
са службы прагоніць...

Чутно стук у правыя дзъверы.

Во! ўжо стучыць! ізноў пачне біцца... (гаворіспакой
праз зачыненая дзъверы). А што? я тут.

Гаўдэнт (за сц.). Як што?.. Адчыні!!

Мацальскі. Не магу... Ня ведаю, куды клюпадзеўся.

Гаўдэнт. Ключ сядзіць у дзірачцы.

Мацальскі. Ах, праўда, у дзірачцы... (вару́шыць
ключа, зайржавеў, ці што?)

Гаўдэнт. Дык алівай памазаць...

Мацальскі. Ах, праўда! Добра, я памажу,
зараз памажу... (д. с.) Я-бы цябе добра памаза-
калі-б не баяўся... Не, няма рады, пайду паліцыю
паклічу... (хоча ісьці).

Зъява 10.

Мацальскі і Мар'янна (ўваходзіць).

Мацальскі. Ах, панна Мар'янна! пумпачка-
мая! шчасьце маё! Вось у самую пару прыйшла-
Панна Мар'янна! у панны Мар'янны ёсьць знаёмка-
паліцэйскі... Панна Мар'янна пабяжыць да яго
скажа, каб ён хутка сюды прыйшоў. Пратаколу
саць ня трэба, але так толькі крыху напалохаць. не вар-

Мар'янна. Каго? Яе палохаць? (паказваючи
на дзъверы). Дык я ўжо тут добра напалохала
ажно пачала ахаць і дрыгаць нагамі.

Мацальскі. Каго панна Мар'янна напалохала-
жонкі.

Мар'янна. Ну-ж гэтую старую, каторая прый-
шла сюды да пана Ільдэфонса.

Мацальскі. Але-ж я не аб ёй. Яна нічога...
(гавор) спакойная...

Чутно йзноў стук у дзъверы.

Мар'янна. Чаго яна стучыць? Чаму пан Ільдэ-
фонс йзноў зачыніў яе на ключ?

Мацальскі (думаючи аб Гаўдэнце). Хоча, каб
дзірачку памазаць... (да дзъвярэй). Я зараз...

Мар'янна (строга). Як гэта: дзірачку памазаць?
Мацальскі. Алівай памазаць... Цсс! панна

Мар'янна! я гэтamu вар'яту сказаў, што ключ за-
мажу, дзъверы, дык ён крычыць, каб мазаць... Што рабіць?
Мар'янна. Які ён? які вар'ят?

Мацальскі, А ведае панна Мар'янна, ёсьць
адзін гэтакі вар'ят, бегае з кіём па вуліцы і шу-
кае сваю жонку,—такую ўжо значыцца фіксацию
мае,—ну дык вось парадныя дзъверы былі незачы-
нены, ён уварваўся сюды і крычыць, што тут яго
жонка... Дык вось я зачыніў яго на ключ у гэтай
каморцы...

Мар'янна (недаверчыва). Эй, пан Ільдэфонс!
Ці толькі прауда? Бо мяне так, як гэтых учора на
колу піечарыне не абдурыш,—я хітрай. Можа ён зусім і
лохаць не вар'ят.

Мацальскі. Зусім вар'ят, панна Мар'янна! Як
алохала панна Мар'янна можа думашь... Дык-жа вось... про-
лохала жонкі. Але-ж я панну Мар'янну так люблю, што

ніколі ніякае... (Гаўдэнт стучыць у дзъверы). Ужо мажу, мажу ўжо!

Мар'янна. Ну, калі гэта ўсе праўда, што гавора пан Ільдэфонс, дык няма чаго палохацца. Я вар'ятаў не баюся, бо служыла калісь за кухарку ў вар'яцкай бальніцы і шмат іх бачыла... Адчыняйце дзъверы!

Мацальскі (адчыняе дзъверы і хаваецца за Мар'янну).

Зъява 11.

Мацальскі, Мар'яна, Гаўдэнт, Уршуля (уваходзяць).

Гаўдэнт (да Мацальскага). Паночку, я хачу вам пару слоў...

Мацальскі (са страхам). Не, не, не! Вы ўжо лепш не са мной, а вось з паннай Мяр'яннай патутарце...

Мар'янна (да Гаўдэнта). Панок! Толькі спакойна, ша! Ня трэба крычаць, ня трэба нэрвавацца. Я ўсё ведаю. Вы шукаеце свае жонкі. Яе тут няма. Ідзеце на вуліцу. Ваша жонка там, па вуліцы ходзіць.

Гаўдэнт. Што?! Мая жонка па вуліцы ходзіць?

Мар'янна. Толькі ціха, спакойна. Не, не так ходзіць, як вы думаеце, але так сабе ходзіць, пайшла значыць на спацар... А яе тут няма.

Гаўдэнт. Я ведаю, што яе тут няма. Мне панна Уршуля ўжо ўсё сказала... І выбайчайце, панок, што я вас пакрыўдзіў...

Мацальскі (д. с.). Добра пакрыўдзіў.

. Ужо
то га-
да. Я
ухарку
нынай-
ца за
дзяць).
и хачу
ы ўжо
ай па-
кі спа-
вацца.
няма.
зуліцы
ы хо-
не так
ь, пай-
. Мне
це, па-

Гаўдэнт. Але вы самі разумееце, што са мной робіцца! Жонка ўчора як выйшла з хаты, дык да-гэтуль не вярнулася... Але яшчэ скажу вам вось што: нашто вы ўсё гэта зрабілі? нашто вы ўсіх нас гэтак ашукалі? нашто вы сказаі, што вы граф?.. „Граф! граф!“ — ну што граф? Мы людзі прости, без царамоніі, мы-бы вас і так добра прынялі, дык нашто задзіраць нос у гару: „граф! граф!“

Мар'янна (ціха да Мацальскага). Ён зусім не вар'ят.

Мацальскі (таксама да Мар'янны). Не! Вар'ят! Зусім вар'ят.

Гаўдэнт. А яшчэ задурылі галаву панне Уршулі. Якісь запісачкі, тынды-рынды... Не гожа!.. Калі-б захацелі жаніца, дык трэба інакш, а не гэтак... Так сорамна, не ганорна.

Мар'янна (да Гаўдэнта). Штооо?! жаніца? О! гэта дык выбачайце! Гэта ўжо дарма... Я ўжо пярсыцёнкі купіла, у гэту нядзелью першыя запаведзі будуць... О! зараз! жаніца!! А фіга з мақам!..! годзі ўжо ўсяго гэтага. Зьбірайцеся і йдзеце сабе дамоў, або шукаць жонкі, як да спадобы, а з намі гутарка ўжо кончана. (Бярэ яго за падпаху і хоча весьці да дзывярэй. У гэты час Гаўдэнт пабачыў на стале торбачку сваей жонкі).

Гаўдэнт. Чакайце! А гэта што? Гэта маей жонкі торбачка! Скуль яна тутака?

Мацальскі. Якая торбачка?.. Не! гэта панны Уршулі торбачка.

Уршуля. Не, гэта не мая. Я сваю маю.

Мацальскі. Дык значыць гэта мая торбачка. Я люблю іншы раз гэтак з торбачкай па вуліцы... (да Гаўдэнта). Дайце, калі ласка.

Гаўдэнт (не аддае, але адчыняе торбачку і выймае з яе хустачку). Не! вось і яе хустачка. (Разглядае хустачку). Вось і яе літары: М. З.—значыць, Магдалена Залепчыха. (Да Мацальскага). Га? Скуль торбачка? значыцца я добра дадумаўся! значыцца яна тут! Дзе яна? Я яе знайду! яна тут! (выбягае ў першыя дзъверы налева).

Зъява 12.

Мацальскі, Мар'янна, Уршуля.

Мацальскі (да Мар'янны). А што? Я казаў: вар'ят!

Уршуля. Садома і Гамора! што тут робіцца! (паказваючи на Мацальскага). І гэтакаму чэлавеку я даверыла сваё нявіннае дзявочае сэрца! о! страх падумаць! (хоча йсьці).

Мацальскі (за ёю ўсьлед). Панна Уршуля! Дык чаго-ж у канцы канцоў вы сюды прылезьлі? Клікаў я вас сюды, ці што?

Уршуля (нэрвова съмяецца). Ха-ха-ха! Ён яшчэ пытаецца! У! нягоднік! (пайшла ў выхадныя дзъверы).

Зъява 13.

Мацальскі і Мар'янна.

Мар'янна. Пане Ільдэфонс! пачакай пан! (бярэ яго за руку і вядзе на аван-сцэну). Цяпэrf я пана спытаюся: што ўсё гэта значыць? га? га?

Мацальскі. Ну што-ж? Усе павар'яцелі.

Мар'янна. Павар'яцелі? Быць можа, але я, зважаючай Богу, яшчэ не звар'яцеўши. (Выймае з кішані нейкую паперку). Вось, калі ласка, глянь пан Ільдэфонс і што пан Ільдэфонс на гэта скажа? У мене ўсё запісана акуратна. (Чытае з паперкі). Дала пану Ільдэфонсу раз 500 марак, пасъля зафундавала паўбутэляк гарэлкі і фунт сальцэсону, пасъля грашыма дала йзноў 300 марак, пасъля новую машиншку пану Ільдэфонсу купіла—і так далей—вось ўсё запісана! Аддай мне цяпер усё, пан Ільдэфонс!

Мацальскі. А я за тое заплаціў ксяндзу за запаведзі!

Мар'янна. Колькі пан Ільдэфонс заплаціў?

Мацальскі. Добра не памятаю, здаецца, што...

Мар'янна. Жулік! Мусіць не даваў на запаведзі, а толькі галаву дурыць ужо трэці месяц.

Мацальскі. Дык-жа панна Мар'янна! я ад шлюбу не адмаўляюся. Я, далібог, калі раз сказаў, дык ужо як ў газэце надрукаваў.

Мар'янна. А жулік! Не пайду я з гэтакім да шлюбу, які ўжо перад шлюбам шашні з бабамі заводзіць.

Мацальскі. Дык-жа панна Мар'янна! Я далібог... Гэта якісь вар'ят... Тая таксама непрытомная.

Мар'янна. Але! але! круці цяпер пан Ільдэфонс языком, як цялё хвастом. (Дражніць). „Я далібог, я далібог...“ Той вар'ят, гэты вар'ят, толькі пан Ільдэфонс адзін гэтакі разумны знайшоўся... Не! мене не абдурыш!

Зъява 14.

Мацальскі, Мар'янна, Гаўдэнт (убегае).

Гаўдэнт. Знайшоў!! На ложку шпільку жонкі свае знайшоў! Скуль шпілька маей жонкі на ложку?

Мацальскі. А хто яе ведае! Мусі з валасоў вываліліся... Чаго вы ўсе да мяне прычапліся?

Мар'янна. Пан Ільдэфонс мяне яшчэ добра ведаеш. Я тут такую магу зрабіць авантuru, што сам мя рад будзеш. Я пайду да панскага пана, пан Ільдэфонс, і яму ўсё раскажу!

Гаўдэнт (з другога боку). І падушка памята, коўдра памята, а на коўдры шпілька ляжыць! Га? Скуль шпілька, пытаюся?

Мацальскі. Ды адчапецся вы ад мяне! За якуюсь дурную шпільку рабіць гэтулькі крыку!

Мар'янна. Не, пан Ільдэфонс! Я пану гэтага не дарую. Я да графа пайду, я яму ўсё скажу, ня хай ён за мяне заступіцца... Я гэтага не дарую!

Гаўдэнт. І я свайго не дарую!

За сцэнай чуваць кліч: «Ільдэфонс»!

Кароткая паўза. Усе абамлелі. За сцэнай ізноў не хта кліча галаснай: «Ільдэфонс»!

Мацальскі. Пан прыйшоў! (Бяжыць на ўсходачкі і затрымаўшыся гавора да Гаўдэнта і Мар'янны). А каб вас чорт узяў! Што вы мне нарабілі!

За сцэнай яшчэ раз чутно кліч: «Ільдэфонс»!

Мацальскі. Іду, іду ўжо! (выбягае).

Заслона.

А К Т IV.

Дэкарацыя тая самая як ў I-ым акце.

Зъява 1.

Магдалена, Фэлька.

к заслона адчынілася, на сцэне праз нейкі час
кога няма; пасьля уваходзіць праз правыя дзверы
(праз кухню) Магдалена з Фэлькай.

Магдалена (да Фэлькі). Ціха!.. пачакай!.. (бя-
сыць у другі пакой, асьцярожна аглядае кватэру,
асьля варочаецца). Парадныя дзверы зачынены,
го яшчэ няма.

Фэлька. Ну, кажы-ж мне, як усё гэта было?
(сядае).

Магдалена (сядае). Ну дык вось: граф прасіў,
аб я зайшла да яго на шклянку кавы. Ну, думаю
абе, што-ж такое? пайду!... Праўда, што ў гэтым
яма нічога благога?

Фэлька. Ну але!. Але кажы-ж, што далей?

Магдалена. Ну, значыцца, нічога... Сядзім у
алёне, пьем гэтую самую каву, гутарым аб тым,
б сім — раптам... Гаўдэнт убягае! Я аднак пасъ-
ела схавацца ад яго і ўцякла, а ён, Гаўдэнт, на-
рабіў там шуму, крыку, аж страх!.. Падумай толь-
кі: які скандалісты!.. Ну што за бяда, што я зай-
ла да графа на шклянку кавы?

Фэлька. Толькі-ж каб ён не даведаўся, што
я начавала ў мяне, а то, не дай Божа, і мне
строіць такі самы скандал.

Магдалена. Ну не... не даведаецца... (шукав чагосьці наўкол сябе, паслья ўскрыквае). Ах!..

Фэлька. Што?

Магдалена. Торбачку ў графа пакінула. Восі калі Гаўдэнт яе там знайдзе, тады ўсё прапала, тады ўжо ня выкручуся!

Фэлька. Гм... гэта дрэнна...

Магдалена. Але дзе-ж я яе пакінула, ня пазом, митаю... Ці прыпадкам яна не засталася на ложку?!

Фэлька. На ложку?! Значыцца ты была ў яго, і ўспальні?

Магдалена (усхапіўшыся). Што? Я сказала на ложку? Хэ-хэ! Што я, далібог!.. у галаве мяне ўжо путаецца... Ня ў спальні, а на гэтай... яна завецца?... на этажэрцы... Але!.. Фэлечка! дара гая мая! пойдзем! ты там забяжыш і возьмеш маю торбачку, а я пачакаю на вуліцы, бо баюся там ісьці, каб ня выйшаў ізноў скандал.

Фэлька (устае). Ну, добра... пойдзем!.. Значыцца сягоньня ўжо ня будзеш начаваць у мяне а вернешся да хаты?

Магдалена (апранаючы каплялюш). Але.

Фэлька. А не байшся свайго скандалістага?

Магдалена. Калі толькі торбачкі ён не зауважыў, дык усё будзе добра. Ня ён мне, а я яму такога тут задам фэферу, што аж ну!.. Ну, і пайшлі! ізноў праз кухню, бо ад парадных дзьвярэй ключ у яго. (Выйшлі).

Зъява 2.

Гаўдэнт (адзін).

Гаўдэнт (уваходзіць праз сярэднія дзвіверы, маючы ў руцэ жончынную торбачку). Ух, Божа! і зашто гэтулькі мук? зашто?! Ах, Магдзя! Гдзя! што ты нарабіла! (укленчышы перад во-
ня пазом, вісячым над ложкам, і злажышы рукі).
ложку яка мой! Святы Язэпе, апякуне сямейнага шча-
на ў яго, і ўсе іншыя святыя! Выслушайце мяне! Па-
кэце мне! Зрабеце так, каб Магдзя не ашуквала
сказала! Вы калі захочаце, дык усё гэта лёгка зрабіць
злаве якоунуць, а для мяне гэта справа вельмі важная...
тай... яка мой! зрабі так, каб Магдзя за хлопцамі не
адараўся, а сядзела пры мне...
За сцэнай званок.

Хто ж-бы гэта? Можа яна?! (устае, ідзе адчы-
дзвіверы).

Зъява 3.

Гаўдэнт і Уршуля (уваходзіць).

Уршуля. Пан Гаўдэнт, выбачайце... У вас
ністага? ер такое няшчасьце, а я да вас лезу са сваімі
не запавамі.

Гаўдэнт. Ах, няшчасьце, вялікае няшчасьце,
я яму на Уршуля!

Уршуля. Я вас хацела прасіць, каб вы, пан
Гаўдэнт, нікому не казалі аб тым, што здарылася...
Я... што я там была...

Гаўдэнт. А нашто казаць! Нікому я не сънне д
жу. Што мне да гэтага!.. Сядайце, калі ласка. п'еце

Селі. Паўза. Гаўдэнт і Уршуля час-ад-чай Урш
охаюць-уздыхаюць. Гаў

Уршуля. Пан Гаўдэнт! Вы здаецца ходзіве ў д
да споведзі да ксяндза Кяпкевіча?

Гаўдэнт. Але. Да Кяпкевіча. А вы?

Уршуля. Я таксама да ксяндза Кяпкевіча.

Гаўдэнт. Малады, але спавядае добра.

Уршуля. Ох, як добра!.. Я ня ведаю як муха
чын, але нас, паненак, вельмі добра.

Гаўдэнт. Я заўсёды хадзіў адзін раз у гвард. Гаў
перед Вялікаднём, але цяпер думаю ў гэтым тыдні
пайсьці,—шмат грахоў набралося.

Уршуля. Я вас хацела яшчэ прасіць... Ганьня за
Гаўдэнт! Не кажэце ксяндзу Кяпкевічу аб гэтых
са мной здарэньні.

Гаўдэнт. А нашто мне?.. У мяне столь сваіх грахоў!. А вось Магдзя рэдка ходзіць споведзі. Добра было-б, каб і яе ўдалося намі віць... Панна Уршуля! Як панна Уршуля думашулі, ці Магдзя вернецца да мяне?

Уршуля. Паслья ўсяго таго, што стала жнуну се
хіба была-бы без ніякага стыду, каб да вас вяя вяя
нулася, да вас—чэлавека такога набожнага, скроўнага... Яна ня ўмее вас ацаніць. А ёсьць душа, якія шукаюць запраўднага каханья, гэтакага чарнічкі Гаў
стага анельскага збратаўнія душ...

Гаўдэнт. Вось я хацеў-бы, каб Магдзя ганна Ур
дзела на справу так як вы: гэткае чыстае зе пра

я не сильне двох душ. Але яна хоча чаго іншага...
аска. п'еце гарбаты, панна Уршуля?

ас-ад-ча Уршуля. Калі ваша ласка...

а ходзіве ў другі пакой, бярэ са стала самавар і нясе
б.).

? Уршуля. Ах, што вы! Вы самі будзеце ста-
кевіча. ь самавар?

бра. Гаўдэнт. Я заўсёды сам, бо Магдзя ня хоча
о як мү чкі пэцкаць.

аз у гвар). Уршуля. Ах, як-жаж можна! Гэта не мужчын-
ым тыд ць... Піньня за гаспадыню.

аб гэті чкі... Гаўдэнт. Ну добра... Вуглі ў кухні каля

е столь дзіць самаварам у кухню).

ося нам я думашчулі, і набожная! Каб-жа мая Магдзя была гэ-
сталася, вось было-б шчасьце! Ах, Божа мой! Я-бы
 вас вяяроясьці запісаўся...

акага а скроці душнічкі маецে?

Гаўдэнт. Маю. (Дае сярнікі). Але ўзапраўды,
гдзя гнна Уршуля, гэтак не выпадае: я тут сіджу сабе,
тас з фрызы працуеце!

Уршуля. Ах, такое глупства! Няма аб казаць.

Гаўдэнт. Але гэты самавар з фанабэрый з ім трэба ўмець, вы можа не патрапіце...

Уршуля. Ах, я ўмею ладзіць ня толькі з маварнымі фанабэрымі! Я кожную душу адчува і кожнага разумею... І калі-б хто палюбіў мяне! в я-бы была яму вернай прыяцелькай і рабіла длецца яго ўсё прыемнае. (Сядзе на канапе).

Гаўдэнт (сядаючы побач). А вы нікога яшадума не палюбілі?

Уршуля (саромліва). Ах, не пытайцеся! (апіраешся на плячо).

Гаўдэнт. Што вы? змарыліся?

Уршуля. Абыmeyeце мяне! (Гаўдэнт нялсунавацца абымае яе). Ах, так!.. Ах, як я шчасльіва!.. Навацца рэшце я знайшла чэлавека, які зразумеў і ацаніне! Бо ў мяне душа незвычайная, мяне зразумець трудна... Ах, які пан Гаўдэнт прыгожы! можна вас не любіць! (закідае яму руکі на шыю)

Зъява 4.

Гаўдэнт, Уршуля, Магдалена (уваходзіць).

Магдалена. А! смачнага апатыту!.. можа перажаць мужчына?

Уршуля (адскочыўшы ад Гаўдэнта). Ах!!

Магдалена. Што-ж гэта? Жонка толькі адзін дзень выйшла з хаты, а муж знайшоў у сабе другую і цалуеца!

Гаўдэнт. Але-ж гэта не я... гэта не я...

Магдалена (дражнячы). „Не я, не я...“ А хто-ж
ста? (тыкае яго пальцам). Партрэт твой, ці што?

Гаўдэнт (ашаломлены яе нахальствам). Але-ж
не я знайшоў сабе... Я не шукаў...

Уршуля (д. с.). А шчасьце было гэтак блізка!

Магдалена. А хто шукаў? Значыцца панна
штуля шукала?.. (іронічна). О, гэта добра! Надта
вельмі пекна! Да кожнага мужчыны, як смала,
ледзіца! Фэ! сорам, панна Уршуля! А набожная!
адчува
біў мя
абіла д
тога яш
я! (апіраеш
надумаеш, съятая якая! А як пабачыць мужчыну,
ык ажно мле... Усе ад яе ўцякаюць, дык вось
ужа). Ах, ты мядзьведзь!

Уршуля. Што?! Ад мяне ўцякаюць? О, выби-
раецце!.. Каб я толькі хацела!.. Але я ня думаю за-
навацца з кожным графскім лёкаем...

Магдалена. Але з чужым мужам!

Уршуля. Але не з графскім лёкаем!

Магдалена. А гэта-ж што за прытычка такая?
то? можа я?! га?

Уршуля. А ну ведама, што пані Магдалена.
сім ведама.

Магдалена. Што?! Мяне тут абражажаюць, а той
стаяць тут як балван якійсь і нічога ня
можа! Муж ты мой, ці ня муж? Як ты пазваляеш
конку сваю абражажаць!

Гаўдэнт (нясьмела). Магдзя! Калі-ж навет тор-
шоў ужачка твая там засталася...

Магдалена. Якая торбачка? Дзе торбачка?
ам ты торбачка, калі ня ўмееш бараніцу сваю

ジョンクアドナパシヤウ。スタイツヤクイエンダウルニ... Што можа-б хацеў тут цэлы гарэм устроіць? Бачыцэ султан які!

Уршуля. Пані Магдалена! няхай пані так не крычыць, бо пані найбольш вінавата...

Магдалена. Што?! не крычаць? Вось-жа буду крычаць! Бо я маю права крычаць. Хто тут гаспадыня? Я! Гэта мая хата і я крычу, а пані, калі не падабаецца, дык можаш сабе йсьці вон!

Гаўдэнт (да жонкі). Ах, што ты, Магдзя! Ня трэба так...

Уршуля. Што?! Можа яшчэ будзеш за яе заступацца? Прысягаў, што мяне не пакінеш? Прысягаў, пытаюся, ці не?

Гаўдэнт. Я прысягаў... Але, коцік, ня трэба з руцай чапай

Магдалена. Я ведаю, як трэба... А пані, пани Уршуля, вон пайшла і ня съмей ніколі больш сюды прыхадзіць—і канец!

Уршуля. Пан Гаўдэнт! Ці вы ня чуецце? Як вы пазваляеце гэтак мяне абражаць?

Гаўдэнт. Ведаеце што панна Уршуля! Ідзеце ўжо сабе дамоў, я ўжо сам самавар паставіллю.

Уршуля. Эх, вы мужчыны! Гады хітрыя! Чорт вас хіба выдумаў на наша няшчасцце дзяячоае! Ніводнаму ўжо з вас ніколі не паверу (выходзіць).

Гаўдэнт. Ідзеце ўжо дамоў, панна Уршуля, ідзеце ўжо сабе.

Магдалена (у сълед Уршулі). Праклінай сваей уласнай хаце, а тут крычаць табе не пазволі!

Зъява 5.

Гаўдэнт і Магдалена.

Магдалена. Гэта мне падабаецца! Чужому жу кідаецца на шыю і яшчэ крычыць... Але ў тут гаспадары! Як толькі застаўся на адзін дзень без мяне, калі не кі зараз і завёў тут шуры-муры!

Гаўдэнт. Але, коцік, нічога такога не было...

Магдалена. Не дуры галавы! Я бачыла,

Гаўдэнт бярэ яе торбачку, якую прынёс з рабочай, і пачынае яе круціць у руках, ня ведаючы, што сказаць.

Магдалена (падыходзіць да яго і вырывае з рук торбачку). Нашто ўзяў маю торбачку!

Чапай! (кідае яе на стол).

Гаўдэнт. Вось ты, коцік-Магдзя, уляцела ды й ўсё крычыш ды крычыш. А несправядліва. Праудзе кажучы, дык я павінен крычаць, а

Магдалена. Чаму-ж гэта? цікавасць! Таму, я не начавала дома? Я начавала ў Фэлькі. Не гу-ж я начаваць у аднай хаце з чэлавекам, які прычыны на людзей кідаецца. Я баялася, каб мяне ў начы не зарэзаў.

Гаўдэнт. Не, не аб тое йдзе... Але вось торбачка...

Магдалена. Што торбачка?

Гаўдэнт. Твая торбачка была ў гэтага лёкая, Мачальскага, ці як яго?

Магдалена (няшчыра). Торбачка? Ха-ха-ха! Г
Торбачка! Дык-жа ты нічога ня ведаеш, што гэтайся, жулік Мацальскі як прычапіўся да мяне, дык ярына, ніяк не магла адчапіцца... Усё прасіў, каб я даліцца, яму на памятку сваю хустачку. Я не давала, дык ён узяў разам з торбачкай. І добра, што ты пайшомяне ў і адабраў ад яго... Гм! Жулік які! І падумаць толькі павінен! Кажа: граф! граф! І „авэк плязір“, і „мадам-мэсье“— усё толькі вучоныя слова, усё пафранцузку, а бач! — але... клякай! А каб яму пуста было!..

Гаўдэнт. А, коцік, а шпілька? А якім чынам алаграміе пер...

Магдалена. Якая шпілька?

Гаўдэнт (выймае з кішані шпільку). А вось... (твая шпілька.. на яго ложку валялася...)

Магдалена. Гэта не мая шпілька!

Гаўдэнт. Як не твая? Я-ж добра ведаю, я-ж сам табе купляў гэтыя шпількі.

Магдалена. Вось яшчэ чаго! Што-ж гэта адна на ўсім сьвеце ёсьць такая шпілька? Шматакіх шпілак! Хто яго ведае, чыя гэта шпілька? Шматакіх шпілак! Выкінь яе вон!.. Або не! дай лепш мне, у мяне наудрышае, валасы раскідаюца. (Бярэ з яго рук шпільку, граф!“ і ўсаджвае сабе ў валасы). Але што гэта ты мінуры за так дапытываеш? Ці ня думаеш ты толькі, што так, можа я... О! гэтага толькі не хапала-б! Нямыходзіцца з дзіва, што гэткая панна Уршуля мяне не паважае!.. Гаі ўселякія глупствы гавора, калі мой уласны музычорт ведае, што аба мне думае!.. Ах, Божа мой!.. Маша!.. Вось лёс! Вось доля! Сладкае жыцьцё з гэтакім с.).. чэлавекам, няма што казаць!

Гаўдэнт. Ты, .Магдзя-коцік, на мяне ня гнё-
то гэтырэйся, але калі, ведаеш, як толькі што: ці веча-
дык ярына, ці маёука, дык хлопцы каля цябе так і кру-
я даліцца, так і круцяцца!

Магдалена. А што-ж? Ты-б мо' хацеў, каб ад
пайшо мянэ ўцякалі так, як ад гэтае панны Уршулі? Ты-ж
толькі павінен цешыцца, што твая жонка ўсім падабаецца,
мэсье."
а бач!—ле... калі... таго... як той казаў... не таго!

Гаўдэнт (скрабецца ў лісіну). Так то яно так...
Магдалена (гладзіць яго па лысіне). Ну, ідзі
м чынадагрэй самавар, бо мне хочацца гарбаты, у гор-
ке перасохла ад гэтай дурной гутаркі.

Гаўдэнт. Добра, коцік! Я зараз... Хутка бу-
А вось... (ідзе ў кухню).

З ь я в а б.

Магдалена (адна), паслья Гаўдэнт.

Шмат шпілька з бяды! Ну і дзякую Богу! (ідзе да люстэрка,
мяне наудрыцца). Гм! падумаць толькі! жулік які! Кажа:
шпілька граф!" (іроніч.). Добры граф! з кухаркамі шуры-
ты мінуру заводзіць. Кухарка выкінула Фэльку за дзьеве-
кі, што так, што тая ледзь нагу сабе не зламала! (па-
важаючы) Нямыходзіць да правых дзьвярэй). Гаўдэнт! што там
наважаюбіш?

Гаўдэнт (за дзьвярыма). Я дзымухаю.

Магдалена. Ну добра... Дзымухай, дзымухай!
з гэтакім с.). Але добра гад танцуе і такі аляганцікі. Няма
сіва, на службе сваей наглядзеўся на паноў, дык

і сам як пан... Лоўка танцуе... (пяе мэлёдью
і кружыца па сцэне).

Гаўдэнт (уваходзіць з самаварам). Вось ужо
пачаў шыпець, зараз закіпіць. (Паставіў самавар у
другім пакоі на стале, вярнуўся і сеў на канапе).

Магдалена (сядзе яму на калены). Ах, ты мой
мядзьведзь дурны! налпа ты касматая! пумпачка
ты! (кляпсае яго рукой па твару і па лысінے).


Гаўдэнт (шчасльвы). Коцік мой! Магдзенька
мая!.. Божа мой! Ты-ж гэта, ці ия ты? Якая ты
добрая, якая прыгожая... Ведаеш што? Я сягоння
маліўся і прасіў усіх святых, каб яны перэрабілі
цябе... І стаўся цуд! Святыя пачулі мае малітвы,
і ты сталася іншай, добрай... Ах, Магдзя, коцік
мой! які я цяпер шчасльвы!

Магдалена (я. в.) Жэ ву зэм жэ ву задор ком
ле ш'ен кі э мор...

Заслона.

КАНЕЦ.
239438

Вільня.
Люты, 1922.



ть ужо
авар у
напе).
ты мой
мпачка
е).
изенька
кая ты
гоньня
эрабілі
алітвы,
, коцік
ор ком

Бел. 2005



80000003118151